

В о л ь г а Г а п е е в а

РЭКАНСТРУКЦЫЯ

ТИЕЗНА

Вольга Галеева

**РЭКАНСТРУКЦЫЯ
Н Е Б А**



**Менск
агвінаў
2003**

УДК
ББК 84 (4 Бел)
Г 55



Другі Фронт Мастацтваў

Сэрыя SCHMERZWERK

Куратары
Ільля Сін і Зыміцер Вішнёў

У кнізе выкарастаныя малюнкі
Ціны Пюстунен

Дзіцяча-казачныя позіркі Вольгі Галеевай ператвараюць Рэальны свет у Краіну, дзе сыпле “марцышланавы съпег”, а восеньню “газэты адлятаюць у вырай”. І пакуль лірычны герой збіраецца на вайну, на абшарах кнігі вядзеца “рэканструкцыя неба”. Так што і немагчымае часам можа стацца магчымым. Ня верыце? Пачытайце і пераканаецся самі.

© Вольга Галеева, 2003
© Другі Фронт Мастацтваў, 2003
ISBN 5-94716-009-9 © Выдавец Логвінаў І., 2003

БЕЛАЯ ПТУШКА Ў ЧОРНЫМ ПАЛЁЦЕ

Калі я пісаў маніфэст (“Утылізацыя болю”) суполкі *Schmerzwerk* — нечакана заўважыў, што цытую тэксты Вольгі Гапеевай часцей, чым маіх даўнейшых сяброў — Вішнёва, Сіна, Бахарэвіча, Вальжыны Морт, зь якімі мы колісъ стварылі, а потым скасавалі трансангардны рух Бум-Бам-Літ.

Сутнасьцю бумбамлітаўскага праекту было пашырэньне межаў літаратуры, пошуку новых спосабаў камунікацыі паміж аўтарам і аўдыторыяй. Мы шмат эксперыментавалі з акустычнымі, графічнымі, жэставымі способамі пабудовы тэкстаў (напрыклад, пісалі верпы на грошах і таблетках, карцінах і картах, рукавіцах для боксу й лямпачках...). Гапеева не была сябрам ББЛ, але ёй таксама часам надараецца скарыстоўваць у ролі камунікацыйных прыладаў “непісьменныя” рэчи пі ўласнае цела: “*Стану пытальнікам пасярод поля сярод чорных кропак крумкачынае зграі*”.

Варта адзначыць, што пад шыльдаю *Schmerzwerk* аб'ядналіся тыя з былых бумбамлітаўцаў,

якім, як і Вользэ, не пашчасьціла гартаваць свае таленты ў традыцыйнае кузьні кадраў беларускае савецкае літаратуры — на філфаку БДУ. Адпаведна, мы менш зважаем на клясычныя традыцыі, не прыстасоўваем свае творы да патрэбай школьніх падручнікаў, не назаляем чытачам заклікамі любіць Айчыну больш, чым танцы й футбол. Радзіма — яна як дзяўчына: чым больш каражаш ёй пра сваю любоў, тым менш маеш шанцаў, што яна ня здрадзіць табе.

У сучаснай Эўропе няма літаратуры больш палітызаванай (больш залежнай ад палітыкаў), чым беларуская. Амаль усе тутэйшыя літаратары хаў-русу юцца ѹ варагуюць на глебе не эстэтычных, а палітычных прыхільнасцяў, імкніцца дагадзіць не чытачам і крытыкам, а грантадаўцам э́з іхнымі не заўсёды дасканалымі густамі. Ня дізва, што беларусская літаратура малавядомая ў съвеце: беларусская палітыка амаль нікому за мяжою не цікаўя.

Народ, да якога мы маем гонар і няшчасце належыць, — гэта нябачны, унутрывенні орган нашага цела, гэта спадчынная хвароба, што перадаецца спакон вякоў. Мы ня лічым сябе патрыётамі, хоць любім сваю зямлю ѹ псэўдадзяржаўную мову ня менш, чым трубадуры аднаўленчыя ВНР ці БССР. Рэч у тым, што іншыя землі ды іншыя мовы нам таксама падабаюцца. Па-беларуску мы пішам таму, што гэтая мова крыху больш, чым расейская ці нямецкая дазваляе нам быць шчырымі. Беларуская не была моваю нашых маці і школьніх настаўнікаў, але гэта мова

ЮРАСЬ БАРЫСЕВІЧ

бальшыні нашых сяброў, мова не вэртыкальных,
а раўнапраўных стасункаў паміж людзьмі.

Архітэктары нацыянальнага адраджэння ма-
раць прычакаць часоў, калі па-беларуску можна
будзе размаўляць з прастыуткамі (і ў некаторых
дабрачынных фундацыях гэтая мэта ўжо дасяг-
нутая), нас жа беларуская вабіць менавіта тым,
што на гэтай мове пакуль размаўляюць няшмат
людзей, якія прадаюць сяброўства й каканьне. Мы
не імкнемся любым коштам беларусізаціі бела-
русаў (у гэтым летуценым праекце загрузлі ледзь
ня ўсе іншыя аўтары нашага пакалення). Нашая
зямля створаная ня толькі для патрыётаў, як і
мора — ня толькі для маракоў, а горы — ня толькі
для альпіністаў.

Пісмо для нас — падзея не палітычная, а эк-
зыстэнцыйная: мы спадаемся перакуціць ня съвет
(ці адну асобна ўзятую ўсходнеўрапейскую краі-
ну), а ўласнае жыцьцё. Напрыклад, Гапееўскі
пісьмо нагадвае сон, з якога можна прачинуцца
ня ў сённяня, а ў зойтра ці ў які-небудзь іншы дзень,
у якое-небудзь новае цела: “*Тое, што мусіла зда-
рыцца са мной, ужо адбылося гадоў 60 таму*”.

Вольга піша спонтанна, экспромтам — таму яе
тэксты рэдка выглядаюць дасканальнымі. Магла б
пісаць і больш гладка, але перакананая, што вірту-
ознасць забівае шчырасць пачуцьцяў, “робіць
словоў шклянымі ці скамяленымі”.

Найвышэйшая каштоўнасць для літаратара
(прынамсі, для сябраў суполкі *Schmerzwerk*) —
свабода слова. І свабоднымі нашыя слова мусяць
быць ня столькі ад свавольства рэдактараў і чы-

тачоў, колькі ад мэркантыльных разылікаў самога аўтара.

Вольга мяркуе, што душа ў бальшыні людзей жыве амаль нерухома, як яйка ў шкарлупіне, што ляжыць на паліцы ў лядоўні. Гапеева почасту правакуе чытача брыдкімі ці рызыкоўнымі словазвлучэннямі, каб прабіць тую шкарлупіну, вызваліць чалавека зь вязніцы ягонага жыцьцёвага досьведу, што раіць цурацца ўсяго новага й незразумелага. Элатажныя, шокавыя вобразы ставяць чытача перад выбарам: расплысціся па патэльні яечняю альбо знайсьці ў сябе за съпінаю крылы й дацягнуцца імі да неба. Зразумела, нічога прыемнага ў тым, што цябе падсмажваюць, соляць і зъядаюць, няма. І ня менш “*балюча птушцы ў белым палёце адчуваць сябе чорнай*”: быць як усе, але паводзіць сябе насуперак законам зграй.

Гапеева жыве ў съвete, дзе ўжо не існуе ніякіх абсолютных каптотунасцяў: “*Недзе памёр бог, а я вару сабе зупу, і ўсё — як звычайна*”. Разам з тым яе нельга залічыць у ніглісты: ствараць Вользе нашмат цікавей, чым разбураць. Па сутнасці, Гапеева прапаноўвае чытачам ня твор, а матэрыял, запрашае нас збудаваць сабе зь яе дапамогаю новы дах над галавою: “*Тут вядзецца рэканструкцыя неба, а якое яно было напачатку — ніхто и ня памятае*”. Кожны чытак рамана “Рэканструкцыя неба” мае права скласці (прачытаць) ягония фрагменты ў іншай пасълядоўнасці, мае права дадаць да іх уласныя ўспаміны й летуценьні — і Вольга ня будзе адмаўляцца ад суаў-

тарства. Чужы досьвед жыцьця для яе — такі ж родны, як свой уласны. “*Мяне робіца столькі, што я ўжо ня ўпэўненая ў дакладнай лічбе сваіх воляў оляў вольгай волечак валісъцяў вольцяў...*”

Калі меркаваць паводле нумароў на фрагмэнтах, падчас друкавання рамана бальшыня гэтых зацемак згубілася (мажліва, тое самае адбылося й падчас будаўніцтва тae рэчаінасці, у якую ўпленены нашыя целы?). Зь іншага боку, аўтар прапаноўвае разглядаць раман (ва ўсіх ягоных варыянтах) як адну зь незылічоных “дэталяў” сусьветнае машины жыцьця.

Мастак Алесь Пушкін, пагартаўшы рукапіс кнігі Гапеевай, падзяліўся высноваю, што Вольга — чалавек вельмі эгацэнтрычны. Так і ёсьць, аднак у перымэтры аўтарскага “Я” можна напаткаць каго заўгодна. Гапеева часта піша й мужчынскай, і дзіцячай рукою. Яна ня можа вырашыць для сябе, які яна мае пол, узрост, грамадзянства: такая полівалентнасць дазваляе Вользе лепш разумець іншых людзей — знаходзіць сябе ў чужых імёнах і справах: “*Я прыкладаўся вухам да вуха чужога, слухаю цяпло чыіхсыці думак пад грукат малочнага сэрца*”.

Як і кожны аўтар, Гапеева жыве ня столькі ў тэкстах, колькі ў чытачах: “*Я прайду зданьюю праз тваё цела й аддам словы нямым вуснам*”. Вольга не падзяляе людзей на сябе й астатніх: асаба ў яе — адна, а целаў і лёсаў — усе мы, каму здарылася дыхаць зь ёю адным паветрам альбо разгарнуць гэтую кнігу.

Юрась Барысевіч

НЕБЯСТЕЧНАЯ
ЗОНА

ВЕРШЫ



ББР КАЧЕСТВО
БИБЛЮАРИЯ

Белы. Чорны.
Кантраст? Антонім?
Хутчай – дзенці ШЭРАСЫЦ
з процілелглымі мроямі.

В о л ь г а Г а п е е в а

11

**Недзе на цёплым жываце
існуе мільённая радзімка.
цикава – пра што яна марыць?..**

В О Л Й Г А Г А П Е Е В А

фэміністам
і фэміністкам

Пясоны матыль
(ужо стары дзядзька)
прыпыніцца ля
блакітна-зімовая кветачкі...
а ўвечары –
здрадзіць ёй
з нахабнай лямпачкай.

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

таўровыя подыхі
асядалі на пульсуючых шыях
і съцякалі ў цыяністый вочы
перапаўняючы іх каліем

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

14

**Хлопчык кульгавы
злуецца на боцік
пытае ў таты
чаму ён скача
а я бягу ад таго
што бачу
а ён стаіць і злуецца
на боцік**

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

Калі народзіцца съмерць і
памрэ нараджэнъне
будзе халодна.
Знакамітая людажэры
ўпрыгожаць свае кромлехі
гірляндамі прусаковымі
і сънегам засушаным
яны съціснуцца камячкамі
і ціхенъка-ціхенъка будуць
цалаваць шматкі маёй скуры.

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

Марцыланавы сънег
уключалі толькі па пятніцах
калі птушыныя съвятыя
хавалі свае лапкі
ад маіх дзіцячых позіркаў.
Яны баяліся тлустых зімовых вусеняў
таму апраналі пухнатыя кажушкі
й хавалі свае лапкі
у маіх дзіцячых позірках.

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

на падлозе вандруюць не панеры
на падлозе вандруюць вантробы
яны пляскаюць у далоні
патрабуючы словаў
на падлозе шкрабецца ня котка
на падлозе шкрабуцца іэрвы
яны лашчаць сваю систэму
аплятаючы косткі
на падлозе ня пляма съмятаны
на падлозе мыоцца цені
яны пішуць сінія вершы
патрабуючы кавы са спэрмай

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

Пад грукат малочнага сэрца
шпітальнай багоўкі
я прыкладаюся вухам
да вуха чужога
я слухаю цяплю чыхсьці думак
пад грукат малочнага сэрца
шпітальнай багоўкі

Запляцеш мне коскі коскі
з водарам лекаў
і я прайду зданьню зданьню
праз тваё цела
і я аддам словы словы
нямым вуснам
калі запляцеш мне коскі коскі
з водарам съмерці

В ольга Г а п е е в а

Пёрка пухнатае падае
зь цельца птушынага
падчас паляванькя
на ложак асфальтавы.
Пёрка пухнатае ведае
ляцець яму доўга
таму асьцярожна кладзецца
на голаў
анёла.

В ольга Г а п е е в а

У краінах недасъледаваных твараў
з тваімі вачыма
шкуаю выйсьця
ды – марна
шапаценыне стомленых вуснаў
ускрыкі зрэнак
съляпныя ніколі ня чуюць
глухія ня бачаць.
Дарэмна размовамі поўніць
нямытыя шклянкі
на съяданак – смажаны чмелік
а потым
вывучэныне атамаў страху
ў белых пакоях.

В ольга Г А П Е Е В А

На целе тваім
як на мапе Сусьвету
ёсьць чорныя кропачкі выспаў,
буду шукаць іх і даваць ім
імёны СВАІХ кахранкаў
адылі
прабягну казытаньнем дзіцячым
і зынікну
ў белай траве
пад небам зялёным
Адноічы...

В о л ь г а Г а п е е в а

Я зъбіраюся на вайну
кожнью раницу
чышчу боты – рыхтую зброю
ПОТЫМ
мы будзем какаць потым
а зараз няма калі
я зъбіраюся на вайну
чышчу боты – рыхтую зброю
хочаш – цалуй мае вочы
пакуль не баляць яны
ад калючага дроту
жабкай станеца хто-небудзь іншы
а мне няма калі
я зъбіраюся на вайну
чышчу боты – рыхтую зброю
заўтра птушкі скінуць па крыльцы –
гэта звычайны прагноз надвор'я
ну што ты паціскаеш плячыма
я – немагчыма

В ОЛЬГА Г А П Е Е В А

Я прыйду на тваё пахаванье
зярніткам
схаваным недзе ў кішэні
у якой будзе дзірка
памерам зь летнюю мошку
я прыйду на тваё пахаванье
агрэставай цэлкай
(спакушаць старых матылёў –
няўдзячная справа)
я прыйду на тваё пахаванье
плясочкам зь неба
упаду з вышываных далоняў
проста ў ложак

В ольга Г а п е ё в а

Ты гандлюеш маймі вачыма
з ранку да вечара
пафарбаваўшы ў колер зялёны
выдаеш іх за яблыкі
дрэва свайго спаражнелага
на съятах паганскіх
ты нанізаеш вочкі мае
мігдаловыя
на тоўстую нітку
і дорыш жывыя каралі
далёкім мурынкам

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

Калі робіцца вусьцішна
заплюшчваю вочы
таму, хто стаіць побач.
Раніцу глытай асьцярожна
пакуль дожд় не прапаліў ёй
скуру
а лепей
схавайся пад коўдру
да таго, хто ляжыць побач
і глытай-глытай асьцярожна
каб не параніцца
алюміневай раніцай.

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

Адчынай сваю дамавіну
я ўкрыжую цябе на басэтлі
маё цела ня можа больш лётаць
яно мкненца ў свой лепразорый
З тваіх костак зраблю сабе панцыр
не шкадуй мяне, маіх лапак
чарапашкаю быць нялага
толькі ў неба глядзець нязручна
Я памъю твае вантробы
і разьвешу сушыцца на дроце
на рабінах чырвоныя гронкі
гэта я съяткую забойства

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

Пясок

колеру маёй скуры

сънегам кладзеца ля акіяну

плача нехта

а нехта памірае

Там на ўзьбярэжжы трупных аповесцяў

жывуць пілігрымы – войска крумкачовае

іх вязыні – нехрышчоныя лужыны

іх дзеци – души атручаных

плача нехта

а нехта памірае

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

Восеньню
калі ўсе газэты
адлятуць у вырай
я распавяду табе пра карабельную самоту
і пра стомленых празаікаў што пішуць
свае аўдавелыя вершы.
Апошняе шкло
парвецца на акулярах патаемнага дому
і я прыгадаю фіялетавае заўтра
і ты не станешся ягоным хросным бацькамам
(твой Бог не дазволіць гэтага).
Шэрая кволасьць нябеснай вадкасці
ўжо не пакутуе над вострымі штыкамі
Былога сонца.

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

У слоік
парослы атручаным квецьцем
я пакладу свой сорам – жоўты павук
спляще павуціну
і нецьвярозыя мухі
засьведчаць сваю далікатнасць
пачуўшы ягонае хваляванье
(мой страх перад табою)

я распілую хоспісны вечар
клічнікам раніцы
ты палавінкі яго пакладзеш
на шалі жаданьняў
аквамарынавы подых маёй летуценнасці
і
недасяжны бурштын
тваёй сталасці

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

Цэляфана выя вятры
запакоўваюць аблокі
дажджы не ідуць
яны ня людзі.

Сумна глядзіш як асобы жаночага полу
здымаюць перад табою
спачатку станік а потым
а потым ўжо неістотна
адпаведная колькасць пытан'няў
да загадзя падрыхтаваных адказаў
а ўрэшце навошта
ты ўсё пра іх ведаеш.

У іхніх вачох няма нават зренкі
тваёй кахранай.

Некаторым прымадоўваеш плаўнікі
ды хвосьцікі
каб яны змаглі плаваць па моры
якое хутка назавуць тваім імем
іншым прышываеш срэбную луску
каб у выпадку зваленення з працы
яны маглі б асьвятляць твае пакоі.

Час нікуды не ляціць
ён ня птушка
ён проста правальваецца
ў каналізацыйную дзірку
і захлобваецца там
марскімі пачварамі
жалезнымі цмокамі
іржаваю сълінаю.

Эпоха палонных сантэхнікаў
хутка скончыцца
і зноў давядзецца
заліваць іхнія муміі цэмэнтам.

А блокі перасьпелыя
не сарваныя майм птушыным
позіркам
сухажыльлем чапляющца
яблыка спасаўскага
і напіўшыся чэрствай самотнасці
кахаюцца з хмарамі

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

крылы
мной выраженыя
з падручніка па біялёгії
раптам убачу за съпінамі
гарбатымі съпінамі псаломічыкаў
ціхенъка спалохаюся
і вось ужо
енкі клінічныя
ціснуцца ціснуцца ў дзъверы
ціснуцца ціснуцца ў вочы
ціснуцца ціснуцца ў вушы
чуеш?

В ольга Г а п е ё в а

ВЕРШЫ ПРАЖНІВЕНЬСКІГО ГОЛАС

I

жнівеньські голас
назьбірае каштанаў
сініх і жоўтых
памерла-хворых
сълёзкамі скоцяцца
ў даліны далоняў
сіні і жоўты
жнівеньські голас

В ОЛЬГА Г А П Е Е В А

II

Золатка, Вас расстраляў
жнівеньскі голас?
Значыць так трэба. Ня плачце.
Прашу Вас, ня пэцкайце лісьце
сваёю крывёю.
Золатка, можа запросіце нас
у калегіюм съмерці?
Што? Перапоўнены?..

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

з прасьціны мarmэляднага неба
вышый мне вусны
з вэлюму чорнага ветру
вышый мне вочы
зашилі на сукенцы
цацачны гузік
і навучы ўсьміхацца
пункцірамі ночы.

В ольга Г а п е е в а

**Асьцярожна памый свой цень
мы – слова
пакараныя маўчаньнем
і мы ня вернемся
з тae вайны
паміж мною і мной**

Вольга Гапеева

Як паклічу цябе на вайну
ці пойдзеш са мною
праз жоўтае-жоўтае поле
да гары Святое?
Як згублюся ў жоўтым полі
з параненай галавою
ці станеш мяне шукаць
з ранку да ночы?
А як знайдзеш
ці зразумееш мяне – чужую
непадобную ні на кога –
дзікага зьвера?
Як раздрапаю скuru тваю
не ад лютасьці
ад адчаю
закрычыш ад болю тупога
ці ад асалоды?
А як скончыцца жоўтае поле
і пачнецца восень
ці будзе апошні наш яблык
сярод ссохлага лісьця?

В О Л Ь Г А Г А П Е Е В А

Чаму я ня дрэва
пад тваёю сякерай
некранутае вока
шматкамі позірку
пахам солі аддае вонкавасьць
а я ўнутры
і не знайсьці мяне
ты прыйдзеш на поле
парослае валасамі
зъбираць ураджай
задубельмі пальцамі
і пакладзеш на каменедрабілку
рэшткі цела майго
недасьпелага

В О Л Ь Г А Г А П Е Е В А

Адсюль немагчыма памерці
тут можна адно — слухаць
і ўпартая чуць
як навокал
нічога ня дзеецца
як бэтонныя дрэвы
чакаюць сваіх кватараўтаў —
алюміневых птушак ТУ-154
як людзі стукаюцца аб шкло
ў сваіх камэрах хаванъня.
Ужо на працягу тыдня
тут вядзецца рэканструкцыя неба
а якое яно было напачатку
ніхто й ня памятае.

Вольга Гапеева

Я часткова памру
часткова загіну
кавалкамі зьнікиу
кроплямі высахиу
жменямі развеюся
каменъчыкамі патану
шматкамі спаражнею
па малекуле атручуся
па атаме задыхнуся
выкінуся
парвуся
па швох разыдуся
пад колы патраплю
і зьнікне проблема выбару

В ольга Г апее в а

Белая жырафа
паплёскайся ў Сэне
я хачу бачыць якая ты –
мокрая.
Белая ці з прожылкамі?
а можа зялёнай
ад водарасьця ў пухнатых
і цвілі сълізкае?
а раптам чырваныю заліешся
мабыць тады прыгожай здаешся?
Не
адказала жырафа
зрабіла крок
і паплыла па Сэне
белым гарлачыкам

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

Съпелыя зморшчынкі лужынаў
пакрыёма схаваем
ад матыля-аднадзёнкі
каб ня бачыў
якое жыцьце можа быць
доўгім

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

У жоўтай траве
цывіркун папяровы
чакае
пакуль яму намалюоць
непаслухмянныя вочкі

В о л ь г а Г а п е е в а

сънежня чацьвертага
згвалтаваныя дрэвы
прыкryвающца пер'ем птушыным
ды марна
ім не пазъбегнуць майго шкадаванья
сънежня чыцьвертага
я выгульваю сябе
на алеях дахавых
для ўзмацненья
болю съяточнага
недзе памёр бог
а я вару сабе зупу
і ўсё як звычайна
сънежня чацьвертага

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

У доме дзе вада рассыпалася
ад абыякавасьці
штучным подыхам
лечыши сполахі
а я не адказваю
мне бегчы ды бегчы
выбраныя слова
старания съціскаю ў кулачок
добра?
а я не адказваю
мне б пасьпець схавацца ад дзетак тв
ад маіх сполахаў
спатыкинуся аб вусны
правалюся ў очы
накладу бінты вакол галавы
зь цябе выціснуся
і начну ротам съсінелым
сънег есьці

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

злосны абледзянеты Ът
ніколі ня чуе кроکаў
Хіам
справа ягоная – сякеры вострыць
а зълева – гарбата стыне
у кубку
ад авангардысткі

В О Л Й Г А Г А П Е Е В А

Я прачынаюся ад таго што цела тваё
стала халодным
ты памёр.
ноччу.
магчыма пад раніцу
съледзтва ня будзе!
лядовішча зьнішчыла ўсіх съведкаў!
давай зоймемся
непатрэбнаю раніцай
расчэшам яе
ці нашыем ёй абалонак
з уласнае скуры
можаш застацца тут на стагодзьдзі
съледзтва ня будзе !

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

Ад слупа да слупа
па стальних правадох
з хуткасьцю
трыста мэгапацаалункаў
ў хвіліну
цячэ нешта
нешта маё
вялізнае з пахам язьміну.
Стану пытальнікам
насярод поля
сярод чорных кропак
крумкачовае зграі
і на сухажыльлях
цела свайго
што-небудзь з Шапэна зайграю.
Да д'ябла ўсялякія там
'каханыні'
мяне ванітуе ад іх пяшчоты
я лепей буду на паляваныні
страляць сабе ў голаў
ад адзіноты.

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

Дзікія кірлі на съяданак
склявалі мой страх
іх вочы нахабныя
даелі свой дзень
новая гісторыя
недапітай гарбаты
недапісанай скаргі
недасоленых рэчак...
лашчы ногі мае й руکі
калі чацьвер – яшчэ немаўлятка
яму ўсяго – дзьве гадзіны
а я зынікаю
як зынікаюць выспы і чоўны
на тваім даляглядзе.
Вазьму іх з сабою
некалькі мільёнаў тваіх сълёзак
хаваюцца ў ракавіны
і застаюцца на мяжы
скажы
яны таксама твае каканкі?

В ОЛЬГА ГАПЕЕВА

Зрываюся
лячу
падаю
вочы колюцца аб нешта
цёплае – гэта ты
расчытваеш съяды інквізыцыі
пад пракіслым сонцам
кастрычніка
Дрэвы гуляюць у шахматы
мы гуляем у дрэвы
некта заўсёды здаецца
першым
раніца перад расстрэлам
сёньня мая чарга
крумкачоў пасьвіць
на пальцах салённых рабіць
засечкі
калі вочы адмаўляюцца
бачыць
я знаюджу твой голас
навобмацак

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

Мяне не хапае бо
каб пакрыць твае вусны сваімі
патрэбна Вечнасьць
жменьку чырвоных птушак
кіну ў неба
тая што ўпадзе
станецца зернем
і прарасьце
праз рукі мае
чорнымі дзымухаўцамі
ты разллуеш свае слова
яны
коньмі
па Скачуць па Скуры а б Сыпанай
Сакурай
раздрапаюць
раскрышаць вусны
кінь мяне ў неба
я ўпаду
бо я – зерне
што прарасьце сланечнікам
белым белым мылам
сады памью
пах дрэва ў валасох
зь дзіцячага шоўку
прачнеца
разам
амаль
побач

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

Е белым кітом

умерзнуць у неба
мне белым кітом
заснуць за вакном
прачнуща
не пяском
і ня глебай
а белым белым белым кітом
і дзенъ будзе съніцъ
мае акіяны
няўдала
падзеленыя лініяй фронту
войскі аблокаў і войскі хмараў
пад кулямі плачуць
сухім потам

а мне выкінуцца на бераг
кітом белым
і хлеба духмянага кавалак
зъесьці
пакуль не прыйшли
на той бераг
людзі
цяжарныя съмерцю.

В ольга Г а п е е в а

Пустою калыскай павісну між вуснаў дрыготкіх
люляць радзімья плямкі
нагамі ўрасьці ў глебу
рукамі
ў аблокі
пахнуць ды слухаць
мурашыныя маршы шапочуць
у вушы шалёныя смакі
гаркавыя
як крыва дзымухаўцоў
як грудзі травы залітая семем жаўнера
прымружыць
пакатыя вочы траўня скляваныя макамі
у лысых вачніцах ваўчыцы
там дзе варушкица поўня
то ўлева то ўправа
гайдаюся я калыскай пустою
пад сэмафорным небам
чый споглас
замыкае дзъверы
а вусны ня вераць
і торгаюць ценяў
ад галасоў, ад дрэваў
і ад валасінкі кароткай
што тримае мае прыдалоньні
на ўлоныні
акурат над бяздоњнем
уверх

В ОЛЬГА Г А П Е Е В А

я бяздомныя рухі цела свайго
я бяздомныя рухі цела свайго напаткаю
у завані
між караблёў п'яных
дзе сухажыльлем развесілі кашаль
на дрэвах
аглохлыых ад вачэй безылічы
дзе шкарлупіньне на шкло налепла
мне не адскрэбці
і белая вусьцішнасьць
матыльком
сядае на голую сьпіну
вольную
ад крылаў ад крыкаў ад пацалункаў
мая свабода навыварат пляще сабе КОкан
і КОжны з нас вусьціш
і КОжны з нас паасобку

В ОЛЬГА Г А П Е Е В А

па-ведамленъне
аб не-існаваныі
прыйшло
не-чакана
было залішнім
выцягваць боты
ды йсьці на сустрэчу
кожнную голку
з маіх пазногцяў
павышагвалі ўчора
зрабілася сумнай
ды бессэнсоўнай
вячэрняя кава
лужыны
мокрыя могілкі кропель-ападкаў
штодзённа
тут папаўняюцца
новымі жыхарамі
птушка
з адрезанай лапкай
і вокаім кіклёпа
сядзіць на падваконьні
ды чысьціць пёркі
жапчыны
змываюць штучнасць
і ў сваіх ложках
чакаюць таго
чаго не адчууюць напэўна ѹ заўтра
святочны пірог
застанецца на дзень наступны
а я ўсё адно
пайду басанож
па твайм роце

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

р-ранкам халодним
халодним-м-рр р-ранкам
ля вейкаў
ціха
памірала
вечнасць

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

Вока каня

Вільготнае ад вуснаў маіх

Перакульвае мяне

галавой долу

рукі мае занадта слабыя

ісьці па зямлі

а ногі дужа ўжо брудныя

каб крочыць па небе

так зъяўляецца неабходнасць

вырошчваць крылы

ці рабіць іх

з падручнага матар'ялу

і

ня лётаць

сінюю вену

што небам праклалі над каштанавым дрэвам

мне так лёгка парэзаць

навостраным цер'ем

лешей зъверам зъбягу.

ля засохлае студні

буду грызыці каменьне

да смаку салёной іржы ў роце

і спадзе мая смага

як вейка з вока каня спадае

на чэрствыя вусны

дзікай свабоды

мінаючы рудыя бровы

той мост адзіны

да якога ніяк не дайсьці мне —

занадта ён побач

В ОЛЬГА Г А П Е Е В А

Валасы мае
голос адкіне
Далёка
за сьпіну ночы

выгнутай абаражам

гэта я той жаўнер
што гвалціць сваю перамогу
пад парванымі крыламі
чорнага птаха

гэта я на ўскрайку імя
расстряляю бясплодныя дні
паставіўши іх да съянны
тварам
крыдавым іектарам
выпестаўши салодкую кулю

абадранае сэрца
за адамаву скабу закоціцца
шкляной пацеркай
хапаочы
мандарынавы пыл
чужых на ўвесь съвет
вуснаў

а я крыкну яму
крокам руш
усьлед за сънегам кульгавым
туды дзе
босыя ногі рудавокіх анёлаў

ідуць зь берага левага на правы
слухаць
бязротую вусьціш
неруша вачэй нашых

В ОЛЬГА ГАПЕЕВА

напэўна
салодка ўроце
ад жоўтага пацалунка
напэўна
няёмка ад сіняга позірку
напэўна
абдымкі чырвоныя ёсьць самымі моцнымі
а думкі ружовыя —

пухнатыя камячки надвячоркам

напэўна
дотык далоня ў замерзлых
попельна-шэры
са срэбнымі крапкамі
ад якіх казыча ў носе
напэўна
балочка птушцы
у белым палёце
адчуваць сябе чорнай
напэўна
зіма. што зробіш.

съпінамі ў сънег падаем
рукі раскінўшы ўпоперак
цёпла ўздрыгвающь вейкі
апошняга дня вайны
тварам да смужнага неба
неба мянє цалуе
анёлы там у цывільным
а тут
у вайсковой форме
 кrokі закаваныя ў боты
ножаць басапож ножаць
 ногі закаваныя ў крокі
і я закатаваная ў сънезе

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

калі памірае дрэва
ружовыя смочкі
схіляюць свае галовы
ў знак жалобы

калі памірае дрэва
робіцца цёмна
бо ўсе вочы хаваюць сорам
за фіранкамі вейкаў

калі памірае дрэва
боль каханка
я суцішаю
вуснамі лекавымі
і перабінтоўваю цела ягонае
рукамі ды пальцамі бляявымі

калі памірае дрэва
некта моўчкі бярэ маю голаў
удалоні свае
і засынае
пакуль недзе за вокнамі
ПАМИРАЕ МАЁ ДРЭВА

В ольга Г а п е е в а

сакавітая
сукравіца
раскусвае
скуру
да самых зренак
пасівелых ад болю
на шматочкі выспаў
на тысячы смочак
што схаваліся ад спарону
куды ні кроч – паўсюль эрагенная зона
мядовым язычком
вузлы зацізывае
і ўжо ня болесна
і вочы хутаюца ў вочы
а я чырк
чыркну
чырваньню
на шчацэ
дзе
яшчэ
не астылае
яшчэ цёплае
варушыца
цельца
пацалунка
кволага

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

У душным пакоі душацца
душы
а мы нацягваем сінюю скуру
на кончыкі пальцаў
у душным пакоі душацца
душы
толькі чамусьці Я задыхаюся
нічога-нічога
знайду Гаўроша
пазычу грошы
набуду Будду
і буду
энёў дыхаць

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

Атрамантавыя плямы замярзаюць
ад холаду
гэтага гораду
жвірынкамі за каўнер коцяцца
гуляюць у хованкі
мы выракаемся нашай аголенасці
на карысць нязъменнай статыстыкі
жывых памерлых і не
народжаных
чырвоных плямак атрамантавых

В О Л Ь Г А Г А П Е Е В А

Вада паастае мохам
забыўшыся на сваю сутнасьць
струменьчыкі валасоў зынкаюць
у карнавальным пыле
як амальгамавым сънегам
пахнудь першыя птушкі
так водарасьці твае плачуць
па акіяне каханай

В О Л Ь Г А Г А П Е Е В А

68

Ружовыя галюцынацыі
прыходзілі нечакана
запалляючы першародныя ліхтары
сваім колерам
з гузікаў і разынак
дзеці будавалі хаткі
сваім будучым немаўляткам
абмінаючы пяты дзень
восемдзесят другога шэрагу
пад гукі сьвятла
з кожным імгненнем –
мы былі далей ад пачатку
там дзе сьведка – адзіны
а забойстваў ня зылічыш
і щела маё эмбрыёнавым шалікам
спачывала ў тваім сцэнары па суіцыдзе

В ОЛЬГА Г А П Е Е В А

у рукавічкі забіліся крошкі
смачныя крошкі
поснае булкі
дзе ім схаваць
свае крохкія цельцы
ад гольчатых дзюбаў ня зьбегчы
ня зьбегчы
асірацелыя крошкі
кімсьці
зъедзенай булкі

В ольга Г А П Е Е В А

з расплеценых косак
выбівающца стогны –
чые гэта руки?
булькаценьне вады
парушае ідylлю шклянкі –
хопіць?
слімаковыя вусны
на гербарным целе
шкуаюць кропель
што мурлычуць жаданьні
на гербарным целе каштан сухотны
пастукувае калыханку
недзіцячай хваробе

Голас упэўнены ў сваёй прыгажосці
і значнасці
будзе распавядадзь жудасныя
гісторыі...
а я не спужаюся,
і толькі мае кволае цела
напаткаюць
ліхаманкавыя канвульсіі,
не, не ад страху,
а ад вільготных вуснаў,
якія падзеляцца сваім адчуваньнем
колераў.

В ОЛЬГА Г А П Е Е В А



ТИПАЧОВА
ЗАРОЖЕНИЯ

КАЛЕКШЫЯНЭР



Пекла – гэта іншыя людзі
Жан Поль Сартр

ПРАДМОВА да П'ЕСЫ


У пакоі дом будуецца
Для мятлушак-зелянушак
Дзе нехта
Хацеў спакусіць надзею чакалядкай белай
Пасадзіў у няволю маленъкую волю
На веру глядзеў — зъесьді хацеў
Сыпіртаваў у слоіках
Ружовых слонікаў
Прызнавайся,
Калекцыянэр з цукеркамі ў лапах,
Я адпомічу табе адным махам
Падпілую ножкі
У твайго ложка
Зъем усё печыва
Паб'ю вокны
І пайду съяткаваць вызваленьне
сваёй рэспублікі
Я — нацыянальны герой
Люблю бублікі

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

Дзеючыя асобы

- 1 — Думка (асоба жаночага полу)
- 2 — Ён (асоба мужчынскага полу)
- 3 — Супрацьгаз (асоба ніякага полу)
- 4 — Мужчына з вазком
- 5 — Жанчына з кейсам
- 6 — Жаночы голас

Ложак пасярод прасторы. Сыцяна, да якой прыкутая дзяўчына за рукі, паднятыя ўгору. Ейныя вочы перавязаныя чорнай стужкай. Збоку асобна стаіць Ён, апрануты як пажарны, у руках трymае супрацьгаз. Глядзіць уперад. Тэкст прамаўляецца безэмакыйна.



Алла Азгура

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

ДЗЕЯ 1

Ё н. Я пажарны. Я старанна выконваю сваю працу. Я ніколі не спазняюся і вяртаюся дадому своечасова, бо я жыву адзін. (*Паварочвае галаву да дзяўчыны.*) Амаль што адзін. (*Уздыхае, зноўку глядзіць уперад.*) А гэта — мая думка. Яна яшчэ зусім маленькая, але надзвіва нахабная. Тыдні тры таму яна прыперлася ў маю галаву. (*Рэзка хапаецца за галаву і лямантуе што моцы.*)

(*Гэтак жа рэзка спынявца і прамаўляе звычайным голосам.*) Мабыць, памылілася адрэсай, але я не жадаў, каб яна сыходзіла, і таму прывязаў яе да сцяны.

Маленькая паршыўка, яна ня ведала, што я зусім не пажарны. О, не, зусім не пажарны.

Я калекцыянэр. Я старанна выконваю сваю працу. Я ніколі не спазняюся і вяртаюся дадому своечасова, бо я жыву адзін. (*Паварочвае галаву да дзяўчыны.*)

Амаль што адзін. (*Уздыхае, зноўку глядзіць уперад.*)

А гэта — мая жонка. Яна яшчэ маленькая,

Вольга Гапеева

КАЛЕКШЫЯНЭР

але надзіва нахабная. Тыдні трываму яна прыперлася ў мой пакой і (*дзявочы лямант*) пабачыла мой труп. Варта дадаць, што быў аўторак.

Мабыць, яна памылілася днём тыдня? – скажаце вы.

Глупства — скажу я. Як можна памыліцца днём тыдня, калі ў тыдні ўсяго адзін дзень... аўторак.

Таму дзеля прафіляктыкі я прывязваю яе да съцяны, але гэта толькі па аўторках, я ж не садыст.

Я пасажыр, таму з абавязку службы я вымушаны карыстацца грамадzkim транспартам. Але я старанна выконваю сваю працу. Я ніколі не спазняюся і вяртаюся дадому своечасова, бо я жыву... (*Застывае ў адной позе і стаіць так да заканчэння дзеi.*)

(Жаночы голас аднекуль зьверху)

— Атаньсьён, атаньсьён. Запаволены цягнік нумар 521 адыходзіць зь пятага пляцформы праз 6 месяцаў і 31 дзень. Просьба спазніўцаў падысьці да адміністрацыі чыгункі... (*Голас паступова заціхае, чуецца шум цягніка.*)

(Уваходзіць мужчына з вазком, сядзе на ложак, дастае з кайстры плеціва, пачынае калупаць пруткамі, зусім не зважаючы ні на Думку, ні на Яго).

М у ж ч и н а (*кожа нэрвова, з раздражнением, азирающа час ад часу*).

Учора, калі я ехаў у трамваі, на сядзеньні для двух, бо ведаецце ж, ёсьць яшчэ і на аднаго, акурат ля мяне сядзелі дзъве кабеты.

Ну і съпёка ж тады была, і трамвай быў пера-поўнены як і заўжды.

(Дзіцё ў вазку пачынае раўсъці, мужчына ўстае, нахіляеца над калыскай і пачынае душысьць дзіця, пакуль яго плач не пераходзіць у хрыпеньне. Мужчына абцірае рукі аб вопратку, сядзе й працягвае.)

Я падумаў: добра яшчэ, што яна сядзіць, ну, тая, што з краю. Уяўляеце, што было б, калі б яна церлася тут, стоячы ля мяне. Гузікі ейнае сукенкі былі зашпіленыя, але тканіна проста не вытрымлівала такога съвінства й разыходзілася, агалляючы ейную бялізну. Ад яе съмярдзела потам, малаком і таннай парфумай.

Цікава, што яна адчувала? Ейнае цела больше за маё. (*Са шчырым задуменем, нават прыпыняле сваё плеціва.*) Мабыць, яна ўяўляе сябе Маці ўсіх сваіх знаёмых ці (*задумліва*) самкай-павучыхай. Натуральна, (як быццам бы зразумеўши ёсё) яна ж займае больш прасторы. (*Падхоплівающа й сыходзіць разам з вазком, прыгаворваючы.*) Ну-ну, цішэй-цішэй.

(Зацімненіне)

ДЗЕЯ II

Ложак. На ім сядзіць Ён у супрацьгазе.

Д у м к а. А табе што больш даспадобы, дзейнік
ці выказынік?

Ё н. Мгышыплдлшўшуле. (*Нічога не разабраць,
кажа праз супрацьгаз.*)

Д у м к а. Ты што, не падлічваеш колькасъці
ўжытых табой дзейнікаў і выказынікаў за дзень?

Ё н. Ъгмыыквыгаквые.

Д у м к а. А я лічу, што яны павінны мець
роўняя права. Таму кожны вечар, кладучыся
спаць, я лічу свае дзейнікі ѹ выказынікі. И калі
раптам кагосъці я ўжыла болей, наступным днём
я рэабілітую таго, каго пакрыўдзіла ўчора.

Сухі матэматычны падлік, — скажаш ты.

Раўнапраўе, — скажу я.

Яны ж такія крыўдлівяя. Ну, акурат муж з
жонкаю.

Ё н. (*Стогне.*)

Д у м к а. Ой, выбачай, я забылася. Гаротнік
ты мой, адзін, зусім адзін. (*Спачатку спачуваль-*

на, потым паступова — зъдзекліва.) Ніхто не разглядае з табой газэт й фатаздымкаў тых спаленых целаў, якія ты выцягнуў з затопленага дому падчас вясновае паводкі. Табе нават не абавязкоў здымашь твайго сябра-супрацьгазу дома, усё адно ніхто не папракне цябе за непаголенае падбародзьдзе. (*Ён пачынае мітусіца па пакоі.*)

Ніяма з кім лаяцца. Ніяма каго ўпічучваць за патаўсцелія съёгны. Жах. (*Ён ужо не знаходзіць сабе месца.*) Трэба абавязкова паведаміць належным органам.

Я ж Думка. Я старанна выконваю працу. Я ніколі не спазняюся паведамляць камусьці праштосьці, бо хтосьці й дзеесьці ўжо забыўся на каўсъці калісьці.

(*Ён ня ўстане болей трываць і пачынае паволі, але з усёй моцы рытмічна біцца галавой аб съянину. Думка адначасова зь ім б'еца патыліцай аб съянину, да якой прыкаваная. Думка губляе прытомнасць. Ён, змарнелы, здымает супрацьгаз.*)

Д у м к а (*апрытомнейшы, зъдзекліва*): Гм. Бачылася я з тваёй... як там яе — свабодай. Яна ж нават макароны ня здолее прыгатаваць. Я ўжо не кажу пра съяточны пірог.

Ё н. У той дзень, калі на вуліцы, паралельнай маёй, мнялі лямпачку ў чацвертым зь левага боку ліхтары...

Д у м к а. ... я вярталася з суседніяе крамы...

Ё н. ... я адпусціціў сабе бараду й прысьвяціў яе табе...

Д у м к а. ... у той дзень, калі на вуліцы, пэр-

пэндыкулярнай маёй, згасла лямпачка ў пятым з
правага боку ліхтары...

Ё н. ... каб ты не сумавала і пляла мне па веча-
рох коскі.

Д у м к а. А чаму яна рудая?

Ё н. (*Бярэ листэрка і ўважліва глядзіцца ў
яго. Ніякай барады ў яго няма.*) Ну-у. Гэта ж мас-
кіроўка. Каб агонь не распазнаў мяне.

Д у м к а. А-а. Традыцыя.

Ё н. Мг.

Д у м к а. Прафэсійная?

Ё н. Сямейная. (*Паўза.*)

Я хачу падарыць табе вершык. Ён належаў
маёй бабулі, але зараз я хачу, каб ён быў твой.
(Чытае вершык.)

Агонь ахутвае твае валасы
рукі съёгны
сонечным зъязнінем
ты пахнеш падсмажанай куркай
мы п'ем гарбату з попельных кубкаў
ты — мая думка
Д у м к а (*крычыць*). Я не твая думка. Я мая
думка. Ма-а-я-а-а...
(Ён хапаецца за голаў і зъягае.)

(Чуецца бум-бум-бум, як сыгнал небясьпекі.)

(Убягаюць мужчына з калыскай, жанчына з
кейсам, становіцца ў шэраг, за імі два крэслы,
на якія яны й сядаютъ.)

Д у м к а. Дзяцей заводзяць таму, што адно
адному яны надакучылі і паступова зъяўляеца
прага чаго-небудзь новага.

М у ж чы на з к а лы с к а й (*падымаецца*).
Я хачу сына (*сядае*).

Ж а н чы на з к е й с а м (*падымаецца*). А я
дачку (*сядае*).

Д у м к а. А як жа ваша гульня «Трэці заліш-
ні»?

М у ж чы на з к а лы с к а й (*абурана
устае*). Як ты можаш? (*Сядзе*.)

Ж а н чы на з к е й с а м (*устае*). Ну і ну.
(*Сядзе*.)

Д у м к а. А потым яны не разумеюць, адкуль
бяруцца комплексы. (*Быццам тлумачачы нешта
і так зразумелае*.) Адкуль і дзеці бяруцца.

М у ж чы на з к а лы с к а й (*устае*).
Амаралка. (*Сядзе*.)

Ж а н чы на з к е й с а м (*устае*). Эгаістка.
(*Сядзе*.)

Д у м к а. Прабачце, я, мабыць, памылілася
дэвярыма

Я ны (*у адзін голас*). Дзівачка. Тут адны дэзве-
ры.

(Зноўку чуецца «bum-bum-bum». Усе падхоплі-
ваюцца ў зъяўляюць)

(Зацімненне.)

ДЗЕЯ III

(Думка так і вісіць на съцяне. Ён сядзіць на ложку тварам да яе і чытае газэту.)

Ён ... калі раптам вы забыліся на малако і яно ў вас зъбегла, не ўсчыняйце панікі, набярыце нумар 000-000 — і наш дзяжурны падкажа, што трэба рабіць ў гэтай надзвычайнай сътуацыі. Ни ў якім выпадку ня дзейнічайце самастойна. (*Задуменна.*) Ой, трэба гэта выразаць. Такую інфармацыю нельга губляць. (*Выразае кавалак з газэты і прышпіляе яго на Думку. Слдае й чытае далей.*)

Учора грамдзянін Грамадзкі Грамада Грамадавіч пры напісаныні чарговага ліста свайму брату не адступіў належныя тры з паловай сантymэтры ад краю паперы, (жахліва) ня можа быць!!! Тым самым парушыўшы ўсе найважнейшыя нормы й стандарты напісання лістоў.

Па словах ягонае жонкі, грамадзянін Грамадзкі ўжо неаднаразова ігнараваў правілы ў нейкіх дробязях, але да ўчорашняга выпадку гэта не набы-

В ольга Г а п е е в а

КАЛЕКШЫЯНЭР

вала такіх сусьветных маштабаў. Прысуд быў вынесены адразу ж — съяротнае пакаранье.
(Рукой прыкрывае рот.) Божа мой! (Сядзіць задуменны і занепакоены.)

Д у м к а (як у ліхаманцы). ... Дзе цукар?..
Дзе-е-е?.. Мая кава-а-а-а (плача), чаму яна з цукра-а-ам? Гам-гам-гам ... Ён жа хацеў.

Ё н. Цішэй, ты. Цішэй. (*Азіраеца вакол, каб ніхто не пачуў.*)

Д у м к а ..хацеў..каб я сталася ягонай....ягонай..

Ё н (*вельмі хвалюеца і шкумате яе за плачы*). Я прашу цябе: ня трэба гэтак крычаць...

Д у м к а ... ягонай і толькі ягонай... асабістай (*Ён затыкае ёй рот, але яна, матляючи галавой, вызваляеца ѹ крычыцъ*) ... д-у-м-к-а-й !!!

Ё н (*хапаеца за галаву, адбягае ѹ крычыцъ што моцы*). А-а-а-а-а-а!..

(Трошкі супакойваецца, потым зноў пачынае енчыць і хаваецца пад ложак...)

(Уваходзіць жанчына з кейсам, на ёй гарнітур і гальштук, яна сядзе на ложак. Ёй нязручна сядзець, бо пад ложкам — Ён. Жанчына нахілецца і выцягвае яго адтуль, супакойваючы... Даставе з кейса вяроўку, абвязвае ягоную шыю, а другі канец прывязвае да ножкі ложка. Галубіць яго па галаве. З-пад ложка дастасе вялікі плякат, на якім напісана: «ПАНЕНКІ! АБАРОНІМ БРАТОЎ НАШЫХ МЕНШЫХ !» і ставіць побач зь ім.)

В ольга Г А П Е Е В А

Ж а н ч ы н а . Хутчэй за ўсё у маёй жонкі была б палюбоўніца. Ну, і ў мяне вядома ж.

Я шмат думаю пра сваю будучую жонку. (*З замілаваньнем.*) Пра тое, якая яна павінна быць і ці ўмее яна пачы блінцы. І колькі ў яе радзімак, і ці істотны для яе памер майго абутку.

Я павінна думаць пра свайго будучага мужа, — скажаце вы.

Бэдуры, — скажу я, думала адна такая. (*Дастае з кейса вяроўку і пакуль аввязвае яе вакол шыі, нэрвова прамаўляе.*) Што пра яго думаць. (*Зъдзекліва.*) Ці ўмее ён пекчы блінцы? Колькі ў яго радзімак? І ці істотны для яго памер майго абутку? (*Падыходзіць да лямпачкі, завязвае другі канец вяроўкі на ёй.*)

Я не магла гэтага больш трываць і... шчоўк. (*Торгае вяроўку — съяতло гасьне. Вакол цёмна і толькі ейны голас.*) Я скінула з нацдатага паверху ягоную калекцыю засыпітаваных спэрматазоідаў. (*Торгае за вяроўку, лямпачка ўключаецца.*) І што вы думaeце? Ён пачаў зьбіраць новую. Я не магла гэтага больш трываць і... шчоўк. (*Торгае вяроўку — съяতло гасьне.*) І я падсмажыла на патэльні ягоную калекцыю. (*Торгае за вяроўку, лямпачка ўключаецца.*) І што б вы думалі? Ён быў зъдзілены маёй незалежнасцю і маёй катэгарычнай незацікаўленасцю ягонай каштоўнай калекцыяй і папрасіў мяне стацца ягоным мужкам. Ну, я, натуральна, падзякавала, але адмовілася, бо ў мяне ўжо ёсьць жонка. Ён ня мог гэтага больш трываць і... шчоўк. (*Торгае за вяроўку, съяতло зънікае.*)

В ОЛЬГА Г А П Е Е В А

ДЗЕЯ IV

(Чуецца сыгнал небясьпекі, усе дзеючыя асобы выбягаюць, мітусяцца, трапляюць адно адно-му пад ногі, шукаючы супрацьгазы. Знаходзяць і нацягваюць іх на твары. Становяцца у шэраг, руки па швох.)

(Жаночы голас аднекуль зьверху.)

Атаньсьён! Атаньсьён!

У сувязі зь перапаўненым слыхавых органаў галюцынацыямі невядомага паходжання, а таксама па незалежных ад нас прычынах зь сёньняшняга дня пачынае сваё дзеяньне новы антывірусны Загад.

Пункт першы:

хлусіць павінны ўсе. Для падтрымання нормаў асабістай гігіены раім спалучаць выкананыне Загаду з абліваннем сцюдзёнай вадой.

У мэтах прафіляктыкі — тры-чатыры дробныя хлусыні на дзень.

Пункт другі:

будзьце асабліва пільныя пры контактах зь ія-вашым полам.

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

Штраф за невыкананье Загаду — 0,5 ад
мінімальнага заробку.

(Усе здымоўцы супрацьгазы.)

Зацяжненне.

к а н е ц



РЭКАНСТРУКЦЫЯ НЕБА

(Раман у дэталях) - (Дэталь у рамане)*



* патрэбнае падкрэсыліць

Паліярэджаньне

Чытач мае права:

- карыстацца рознага кшталту пішучымі рэчамі падчас чытання
- уяўляць сябе на месцы галоўных герояў, якім аўтар, усьведамляючы патрэбы двухполавага грамадзства, надаў як мужчынскія так і жаночыя канчаткі
- спрычыніцца да замацаваньня (не)раўнапраўя ў грамадзстве шляхам жорсткай крытыкі ці ўзынёслага одапісаньня
- выкарыстоўваць пэўныя ўрыўкі як замовы ад зубнога болю, няпачснага каханья і сурокай

Пажадана пазъблягачь:

- завучваньня на памяць асобных выразаў
- публічнага цытаваньня ў месцах масавага збору

Дэталь 21

Сонца сядала не куды-небудзь, а за левы ўзгорак ейных грудак. Вазьмі я аловак – можна было б правесыці дасканала простую лінію ад ейнае смочкі й да маёй зренкі, узбуджанай да такой ступені, што цяжка было разабраць: дзе вока, а дзе смочка.

Было рана.

Было рана датыкацца гэтай ледзь кранутай індуктаванай мэлянінавай пігмэнтацыяй скуры, і таму мая зренка, не зважаючы на тое, што за ёй сачылі, працягвала балянсаваць на той лініі, якую так старанна вымалёўвала натхненъне. Гэта былі яны, блякла-ружовыя, з моркавым адлівам вочы-смочкі, якія ўтаропліся з уласцівай ім нахабнай засяроджанасцю. Адна зь іх час ад часу ажно пакрываляся пупышкамі або ад таго, што сонца ўжо сядала й рабілася прахалодна, або ад таго, што сонца сядала менавіта за яе. Смочку так і рассыпірала ад сваёй значнасці, самаўпэўненасці й ганарлівасці. Яна ведала: яе абавязкова нехта пашалуе, лізьне, папесьціць, а мо нават і пакусае.

Такой самаўпэўненасці заўсёды бракавала мне.

Дэталь 4

Сон, якога, па Борхесу, варта баяцца. Не, не лябірынты й не люстэркі, а ўсяго толькі адна маска. Гэта непрыемная размова з тым, хто ўмее размаўляць (у адровыненые ад цябе самога), памятаеш? ты што-небудзь памятаеш з тae размовы? Пажадана ўспомніць. было 5 цi амаль 5. ня выключана, што было 6. Я сустрэўся з табою ў надзеi /ня блытаць з імем/ палашчыць хоць чым-небудзь твой раток. Перад гэтым я нават памыўся, прыбраўся й бачыў сябе ў люстэрку. нейкая мешаніна /венскім навукоўцам прыйшлося б даспадобы/.

Чамусьці мы стаім ля ўваходу ў мой дом, хоць па графіку павінен быць твой.

Да мяне нельга, – катэгарычна-сълінява прамовіў я.

Мы блукалі да зімы, а потым да вечара. мешаніна № 2. за маёю съпінаю – съцяна /Вы чыталі “Съцяну” Сартра?/ Памятаю, памятаю, гэтак запыталася ў мяне бібліятэкарчка. Яна была нечым падобная да птушкі, і я падумаў, што нялага было б узяць яе ў нашае падарожжа. і я падумаў. А пасылья ўзгадаў, што...

Калі Эжэн ня мог заснуць, ён уяўляў сабе вы-

Вольга Гапеева

РЭКАНСТРУКЦЫЯ НЕБА

сачэзную гару, а потым спрабаваў узлесьці на самую вяршыню. І пакуль поўз, ён засынаў. Эжэн малайчына. Ён шчыра поўз, ягоная гара ніколі ня мела вяршыні, яна была бясконцаю. З маёй съядомасьцю такія хітрыкі не праходзяць. Звычайна гара абвальваецца, або я пасыплюю дасягнудь ейнае вяршыні раней, чымся засну. Я спрабую ратавацца па-свойму. Праз 2-3 хвіліны ў маймроце камячком ляжыць лыжка мёду. Чамусьцы яна падаецца мне жанчынай, пульхнай і немаладой. Падобнай да скульптураў Генры Мура. Ну, вось, — падумаю я, — цяпер я ведаю, якія гэтых жанчыны на смак. Круглыя й жоўтыя.

Рассмоктваць гэты камячок ня дужа хочацца, бо — ляютна. Няхай сама расцякаецца. Ейны вобраз самы салодкі, саладзейшы за вусны-ракавінкі. Ён такі мяккі, што ў яго можна класыці яйка й не баяцца, што яно паб'еца.

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

Дэталь 16

“Трактат пра курыныя пёркі, чорныя й белыя, якія я зьбірала на замову бяскрылых анёлаў”. Назва – нішто сабе, даўгаватая, але ўсё адно я была вымушаная зьбіраць тыя пёркі. Насамрэч яны не былі белыя, бо канчаліся рудаватымі прожылкамі. І толькі некаторыя рабіліся выключэннем з гэтай недасканаласьці – паветраныя трусачкі цуху, што гадаваліся зусім ля цельца. Расхвальваныя, яны ніколі не былі ўпэўненыя, з кім і ў які бок лящець. Што ж тычыцца чорных, дык яны былі пругкімі й съпічастымі, якімі й павінны быць жаўнеры.

Калі зьбіраеш пёркі, рукі маюць быць сухімі, нават ня столькі рукі, колькі пальцы, самыя іхнія кончыкі. Інакш выпадкова прыхопіш зь пёркам пяску ці съмецьця, якога адразу гэтак і не пазбавішся, прыйдзецца адкладаць пёрка, абтрасаць бруд, а гэта заўсёды забірае час. Пёрак у той дзень назьбіралася няшмат – 37, калі казаць дакладна, асьцярожна паклаўшы іх у пачак з-пад гарбаты, я вырашыла ўзяць ровар і паехала катацца.

Адметнасцю таго дня была ягоная безвыразнасць. Амаль кожны з нас у той дзень ня меў

В ОЛЬГА ГАПЕЕВА

РЭКАНСТРУКЦЫЯ НЕБА

свайго колеру. Сонечны пылок ставіў пад сумнёў
магчымасць існавання як такога, і ўжо цяжка
было зразумець, ехаў ты сам ці цябе везылі. А
калі нага пачынала ныць, хацелася ўзгадаць ня-
дбрым словам гаспадара, які зноўку забыўся па-
ставіць новую падкову.

...кую кую ножку паеду ў дарожку
буду коніка каваць на дарожцы начаваць...
гэтак прыемна казытала маю пятку толькі ба-
буля (*и-ты*)

Дэталь 2

Мы жывем у розных краінах і ў розных часавых паясах. Калі тут 10, там яшчэ 9. Так што ў мяне ў запасе гадзіна.

Я вучуся ня хлусіць. Хоць, калі ня хлупшу я, абавязкова знайдзецца нехта, хто будзе хлусіць мне. Я старанна праектую свае сказы, нібыта архітэктар, асабліва, калі кажу, што ты – чалавек, якога я кахаю, пазъбягаючы пры гэтым слова “адзіны”, якое пазбавіць мяне магчымасці будаваць іншыя палацы ў гонар іншых чалавекаў, якіх я кахаю. Да таго ж, калі я цалуюся зь не-табой, гэта адбываецца на гадзіну раней. У твайм часе я заўсёды шчыраў й заўсёды з табой. Так што, калі ты вырашиш зъехаць у Аўстралію, 6 месяцаў вольнага жыцця мне гарантаваныя. Як гарантаванае табе маё вечнае чаканьне, бо адзіны, каму я здроджаю, – гэта час.

Дэталь 46

У мяне сылізкія боты. Напэўна, ты гэтага ня ведаеш, але я збочваю на сънег і чую, як ён файна рыпіць, так што хочацца зъляпіць зь яго сънежку й шпульнуць вунь у таго тоўстага дзядзьку, а потым бегчы, не азірацца й бегчы, правальваючыся па лыткі ў сумёт і адчуваць, як ліпнуць да скуры ўжо мокрыя нагавіцы. Амаль зіма. Амаль вечар. Амаль дома. Я націскаю кнопкі ліфта.

...Ух ты!!! А ў май пакоі нейкая вечарынка. Людзі п'юць гарбатку, размаўляюць. Вы седзіце побач і цалуецце маю шыю, у той час як я намагаюся прымусіць свае пальцы прабегчы па клявішах у бок гармоніі. Да д'ябла гармонію! Гармоны *über alles*, – крычаць яны. І я прымаю распэнніне: трэба прачнуцца.

Я вызваляюся ад вашых абдымкаў і накіроўваюся, куды звычайна накіроўваюцца паслья сну – у прыбіральню. Менавіта там я прачынаюся. Мыю рукі, іду у пакой, аднак некаторыя рэчы прымушаюць мяне задумацца, і я разумею, што: варыянт А – я так і не прачнулася, варыянт В – гэты гармідар – ня проста сон

В ОЛЬГА ГАПЕЕВА

РЭКАНСТРУКЦЫЯ НЕБА

чамусьці мая (пад)сьвядомасьць абірае варыянт В і я пачынаю лямантаваць, клікаць Цябе, потым Вас, не разумеочу хто з вас хто, і каго ж у рэшце рэшт я клічу. Адзінае чым ня розынліся людзі ў маім пакоі былі іхнія імёны, якія я так і выгуквала

Э...Й...Р...А...Н...Д. Э...Й...Р...А...Н...Д.
Ніхто не зьбіраўся мяне ратаваць, а мой пакой папаўняўся новымі гасьцямі: мядзьведзямі ў матроскай амуніцыі, коньмі з разгубленымі позіркамі і усім тым, што валодала майстэрствам мімікрыі ва ўмовах маёй псыхікі. Гэй, хто тут гаспадар? Працяглы час я ляжу, не варушачыся, і слухаю, як арытмічна пульсуе артэрыя на шыі. Гэта яна будзе вырашашь, прачынацца ці не.

Дэталь 8

— чытаеш?

...ён падраўняў лісты, з манернасцю маёй знаё-
май-алькагалічкі. Мяне начало цягнуць на вані-
ты, але я стрымалася: писаваць уражанье ад пра-
чытанага не хацелася.

— ну й як?

...ён пастукаў аркушамі аб стол так, быццам
расшпіліў верхні гузік на маёй сукенцы (хаця не,
на мне была сукенка з маланкай, але гэта не істот-
на).

— што? што ты кажаш?

...ён — быццам адзіная вялізная смочка, паду-
малася мне, смочка што падрыхтавалася да паца-
лунка-мацуночка. Не е, да ражэнъкая, ня пойдзе.
Шукай сабе іншы дэлікатэс.

— добра, я падумую

...гэта для навакольных ты абтрасаеш попел са
сваёй съмярдзючай цыгарэты, а я вось уздрыгваю,
адчузаючы, як расшпільваецца станіць на съпіне.

— няма экспрэсіі?

...затое ў цябе яе зашмат... зараз ён возьме ку-
бак, паднясе яго да свайго рота, быццам гэты ку-
бак —, мая голаў, якую дазволена бессаромна аб-

РЭКАНСТРУКЦЫЯ НЕБА

лізвашъ кожны раз, калі пачынае дапякаць смага.

— яшчэ кавы?

...добра што ён не замовіў вячэры, інакш бы маё цела ператварылася ў канапку, і ранкам я прачнулася б пагрызеная й надкусаная з усіх бакоў. І як толькі я гэта разумею, рапчуца прамаўляю:

— Хадзем, мне тэрмінова трэба дадому

...гэта называецца перарваны (ежавы) акт. Я ведаю, пра што думае цяпер наш любімы-сарамлівы Юрасік-карасік Б., калі бачыць у майм тэксьце слова “кава”. Ён узгадвае верш паэткі В.Г. і ў думках пытаемца: ці то была ў гэтай каве спэрма, ці то не? Адказваю — нЕ б-ы-л-о-о.

Дэталь 34

Я згодная ўявіць цябе ў позе лётаса пры адной умове: ты маеш быць асобай мужчынскага полу, бо цябе-жанчыну я ўяўляла б ў іншай прастора-за-часавай камбінацыі. Да таго ж зь цябе атры-малася б ня самая лепшая паненка. Не хавайся, вондратка табе не спатрэбіцца, а вось я прыхаплю гое-сёе. У тым ліку й кніжкі. Я прымушу цябе чытаць уголос асё, чым ты завальваў мяне падчас нашага Вы-кальнага пэрыяду, які, мяркуючы па ўсім, мог бы цягнуцца бясконцем, калі б не мая рапшучасць і жаданьне быць першай. Гэта дзякуючы мне ты меў выключную магчымасць пачуць, як я (дакладней мае галасавыя вязі й моўны апарат – шчыра кажучы, слова “апарат” трохі пужае, яно большае за мой раток) спалучаю выбуховы пярэднеязычны цвёрды гук “т” з галосным сярэдняга раду верхняга пад’ёму “ы”.

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

103

* патрэбнае падкрэсліць

Дэталь 13

Ты выгульваеш свае думачкі на павадках, у кожнай зь іх матузок свайго колеру. Так яны меней блытаюцца. Вось ты вяртаешся зь вечаровай шпациркі, перакусваеш марской капусткай, а потым бавіш час, гуляючыся зь імі, сваімі паслухмянымі жывёлінкамі. И ўсё ідзе як мае быць, пакуль у тваёй кватэры не зъяўляюся я й не учыняю крывавую масакру тваіх гадаванцаў. Кагосыці я адстрэльваю на месцы, кагосыці прост зачыняю у ванным пакой, а хто й сам паслухмяна складае лапкі і добраахвотна саскаквае з 9-га паверху. Ты бездапаможна азіраешся вакол. Але маўчыш. Цалуеш мяне ў вусны і маўчыш. Я той, хто парушае звычайнную хаду рэчаў, я ня дзейнічаю паводле схемы (прынамсі табе такая схема не знаёмая), я не жадаю, каб у тваёй галаве жылі штучныя індустрыйяльныя мутанты, я павяртаю цябе да коней зь лябірінтовымі вачыма, да птушак, да сярэднявечных вядзьмарак, валасы якіх пахнуць вогнішчам і нечым далёкім-далёкім... ты маўчыш. И тут я бачу, як паказваецца галоўка чарговай маленькай паскудніцы, і ты прамаўляеш яе:

— мне так сорамна, але я не какаю цябе.

В ОЛЬГА ГАПЕЕВА

[РЭКАНСТРУКЦЫЯ НЕБА]

1..2..3..4...6..8..9.5.67..4ц.2.оал..74.2пальво40-
958лопавфзўш430975е8_556..0..0..0..0..0.....ад
мяне амаль нічога не застаецца. я сашкрабаю з
кіліма кавалачкі сябе, усьведамляючы, што прас-
тора ўзарвалася зь сярэдзіны.

Дэталь 6

Кожны дзень я кагосьці зъядаю.

Кожны дзень я кагосьці зъядаю. І мне пляваць, што ніхто не глядзіць на такія дзеяньні як на злачынства. Ніхто мяне не папракае, мне ўсё адно сорамна, і я ўжо не магу трymаць відэлець, руکі робяцца ці то ватнымі, ці то гумовымі, сківіцы нямеюць, очы засяроджваюцца на адной бясконца белай (паступова бясконца чорнай, а потым зноўку белай) кропцы, наліваюцца-напаўняюцца нечым сылізкім, ім на мяне пляваць, очы пачынаюць жыць сваім асабістым жыцьцём, і есьці ўжо робіцца немагчыма. Мяне паралізуе. Калі ты кагосьці ясі – нехта абавязкова павінен зъесці й цябе. Ад гэтай думкі робіцца ніякавата, і я ўзгадваю Генрыха, які часам мя можа прымусіць сябе ўскрыць блішанку кансерваў, бо гэты працэс топіць яго ў дэпрэсіі. Нешта такога кшталту робіцца й са мной. Не, гэта не лянота, не ля нота... не мі нота... ...ды й мя рэ, напэўна, гэта нейкая какафонія.

Я адкручваю кран – і праз колькі хвілінаў у мяне будзе сваё мора, не, нават акіян. Пайду пла-

ваць. Стануся мараком. Выратую тубыльскую прыгажуню ад салёной съмерці. Ейны бацька будзе бязьмежна мне ўдзячны, і гэтая бязьмежнасць скончыцца як мага хутчэйшым шлюбам ягонае донечкі, вядома ж, са мной. Гэтак тубыльская плямёны наладжваюць вонкавыя сувязі. А я буду раўнаваць яе да ветру, да пырскаў, што прызямляюцца на ейную ледзь кранутую індуктаванай мэлянінавай пігмэнтациі скуро і, высыхаючы, пратачаюцца праз поркі да крыві. Я ж ніколі ня здолею так вось высахнуць і трапіць у тунэлі ейных судзінаў. І мне нічога не застанецца, як пакутаваць ад сваёй недасканаласці. Яна будзе мяне любіць, але неяк па-спакойнаму. І гэта правільна, бо дзяцей не какаюць – іх любяць.

Я вярнуся героем.

– Куды. Куды ты вернешся? У эмаліраваную ванну, па ўскрайку якой маршыруюць непрыдуманыя інсэкты? Я ня слухаю.

– У якой і аднаму месца малавата? Я не жадаю гэтага слухаць.

– Ванну, якая перажыве твае аднадзённыя думкі? – вушы ўжо нямеюць ад моцна прыціснутых да іх далоняў, і тут я разумею:

трэба скавацца. І я хаваюся з галавой, каб ня чуць, але каб слухаць.

І я слухаю.

Раз – два – тры елачка згары - суседзкія дзеци адзначаюць новы год у лютым.

Ты – як – дзіця – мяне (я) кіда-е (ю) был-ы (ога) кахан-ак (ка)*

* на выбор

*Не – грызі – шалік. Ты – ж – ня – тутавы – шаўкапрад – я іду ў кіно без асыпранта № 2. Ён станецца майм пацыентам і будзе вучыцца жыць сёньняшнім днём. Нічога ў яго не атрымаецца, кажу гэта цяпер, бо як толькі я спрабую залезьці пад ягоны каўнерык пагрэць далоньку, ён пачынае напружана думаць – *што гэта я раблю і, галоўнае, навошта, паступова пераходзячы да съмярдзючай думкі “напэўна яна ў мяне закахалася”*. А там, за каўнерыкам, было проста цёпла.*

I – магчыма – хутка – ты – атрымаеш – свой – кавалачак – цукарка - а гэта асыпрант № 1. Ён мае блакітныя вочы, якія зіхацяць не-прыхаванай нахабнасцю пяцігадовага дзіцёнка. Чорны швэдар. Ідеальна-дагледжаныя рукі. 41 памер абутку. Шчыры съмех. М-так, занадта ідэальная рука. Такімі пальчикамі нават у носе калупаць шкада.

Дзеци – вельмі – жорсткія - а гэта думка, на якой асыпранты зазвычай сыходзяцца.

Дэталь 54

Першым памерла дрэва, што стаяла за хлявом.
Нечаканасць – гэта не заўсёды дрэнна. У майм
выпадку нават добра.

Яно слухала ўсё, што я казала, і ўсё, пра што
я маўчала. Слухала й пахла. Пахла й слухала. І
гэтак да блісконцасці. Да блясконцасці, пакуль
не памерла. Зрэшты, так атрымалася нават больш
трагічна. Ніякіх табе разьвітанняў, прабачэнь-
няў, абязданняў наведваць могілкі. Як і павінна
быць насамспраў.

Часам навакольныя дрэвы ўяўлялі нас каҳан-
камі, ад чаго рабілася трохі ніякавата. Але мяне
не падманеш – мы ніколі не былі адзін на адзін,
значыцца і каҳанкамі мы быць не маглі. Нас пад-
слухоўвалі тысячи, мільёны вушэй. Я ня здолею
іх падлічыць, нават за ўсё сваё жыцьцё. А калма-
ты вусень, старанна перажоўваючы зялёнае лісьце,
ня ўпусціць магчымасці сказаць свайму суседу
па галінцы: – не, ты бачыў? адкалупнунць կава-
лак кары і запхаць туды валосьсе, людзі пэўна
звар’яцелі, а нам што з голаду паміраць ці што?

Мужчыны заўсёды былі большымі плеткарамі,
чымся жанчыны.

Дэталь 45

Яна – блакітная кветачка ва ўжо выцьвілым палісадніку тралейбусных пасажыраў. Яна – мой кавалачак неба, такі трошкі, ледзь-ледзь крануты сівенкімі прожылкамі аблокаў. Яна ня пахла, бо такая дасканаласьць блакіту прост ня мае права на пахі. Менавіта таму яна так сакавіта і рэзка съмярдзела. Аднак гэта толькі на пачатку, потым... – а потым было ўжо неістотна. Нашыя пахі пачалі перамешвацца, малекула па малекуле. Яна сядзела даволі нязграбна, але надзіва праўльна. І нідзе болей яна так добра не глядзелася б, як там, на сядзеньні тралейбуса ля апошніх дэзвярэй, яна была павернутая сьпінай да ўсіх астатніх, але тварам, тварам – да мяне, ейнай ахвяры і ейнага гаспадара. У той час як яна ўяўляла сабой трохмерную прастору, што забілася ў кут гарадзкога тралейбуса № 33, мае пыласосы-вочы намагаліся ўсмактаць хоць што-небудзь – імя, век, занятак, захапленыні. Хто і калі мог скатаць яе з рэштак нябеснага цеста? – ...*nichts* – нічога ... я не знаходжу анічога, апроч садыяльнага статусу.

Я – цынамонавая кветка ў такім стракатым

[РЭКАНСТРУКЦЫЯ НЕБА]

палісадніку трамейбусных пасажыраў. Я – чыйсьці кавалачак зямлі, такі трошкі, ледзь-ледзь крануты сівенкімі прожылкамі съняжка. Я пахну зрадку, калі пройдзе дождж (але хто паверыць у бруднаваты гаркавата-кіслы дождж?).

В ольга Г а п е е в а

Дэталь 72

ПАРАСКЛЕЙВАЦЬ АБВЕСТКІ. Трэба па-
склейваць абвесткі. “Маладая сям’я з аднаго ча-
лавека здыме кватэру ў вашым доме. Цілпныя й
парадак гарантаваныя. Тэл. 2428677”.

Вось ужо й прысьпей час пра асобны кут паду-
маць. Ён мне прост неабходны, гэты самы асобны
кут. Мая сям’я расьце з кожнай крызай, з кож-
ным новым каханкам. Мяне робіцца столькі, што
я ўжо ня ўпэўненая ў дакладнай лічбе сваіх во-
ляў оляў вольгаў волечак вальжынаў вальцісяў
вольціяў... ад усіх гэтых бяздомных і напаўжыць-
цяздольных дармаедак круціцца галава. Час ду-
маць і пра самастойнае жыцьцё. Я прыклейваю
адну абвестку да дзвіярэй бібліятэкі, там дзеа пра-
чуе адна мая знаёмая, нечым падобная да птушкі.
Другую – да дзвіярэй крамы, там заўсёды ў цябе
пра нешта пытаюцца. Пытаюцца, які памер, улю-
бёны колер, а ваш стыль? Толькі перакроch ганак
– ты адразу адчуеш як усе ѹ сё прапахла адзі-
ным жаданьнем – уціснуць усіх у нейкія памеры,
нумары, знакі, лічбы, адрэсы, гендэры, статусы,
іміджы, ня ведаю я, які ѹ мяне памер.

Расшпіліце-тка паліто...напэўна... – яна кудысьці зъягает потым вяртаецца, я думаю толькі пра яе: якая яна прыгожая і што вось пасьля працы яна съпяшаецца дадому гатаваць вячэру. Дзяцей у іх пакуль няма, праўда яны ўжо знайшли рэдкаснае імя для дзяўчынкі, аднак жа хлопчыка хочацца болей. Яна дэмантруе адшуканую кашилю й чакае маёй рэакцыі. У сваю чаргу, я, вядома ж, заўсіміхаюся неяк вінавата і буду стаяць і чакаць, пакуль яна будзе перабіраць усе магчымыя варыянты. Зараз я ніхто іншы як лялька, якую траба ПЕРА-апрануць. Тут галоўнае працэс, а я вынік. Мне робіцца съякотна, мне няўтульна, я ня ведаю, ці хопіць мне грошай, я ведаю, ці хопіць мне мужнасці, я ведаю, ці хопіць мне часу, я ведаю, ці хопіць табе цярплівасці, я ведаю, ці хопіць цярплівасці мне. Я куляй вылятаю з крамы, бо ўзгадваю: трэба паraseклейваць абвесткі, дарабіць пераклад, пад'есыці, памарыць, распіланаваць свой магчымы сыход, падрыхтаваць тваё магчымае прыйсьце.

Але выкруціцца немажліва. Цябе ўсё адно заклясыфікуць, дадуць асабісты нумар, падбяруць адпаведнае азначэнне, падпішуць цану, знайдуць пакупніка, па-съяточнаму запакуюць і адправяць. Куды? Куды-небудзь, лёс – ён як і нумар – ва ўсіх свой асабісты. Трэцюю абвестку я прыклею да дзъярэй свайго дому. Буду павяртацца... – а раптам зацікаўлюся.

Дэталь За

Новы дзень
(пераклад з ангельск.)

Ад каго

...значыцца, гэта была ты. Я здолею адкрыць тваё паведамленне пры ўмове, што ты дашлеш яго мне яшчэ раз. Гэта магчыма? Як ты? Я праўё шмат часу ў сябе на лецішчы непадалёк ад мяжы з Расеяй. Ты вучышся ці працуеш? Калі ласка, напіши мне зноўку. Выбачай, але мы паўнны быць пільнымі з гэтымі вірусамі-крыміналамі.

Ад каго

...калі я вярнуся ў Хельсынкі, я абавязкова запытаюся наконт фінскай мовы. Жудасныя навальніцы амаль кожную ноч тут! Буду радая ад цябе пачуць.

Ад каго

...Дарагая Воля. Было файнна пачуць ад цябе. Мне шкада што ты ў *down*'е, я ведаю што гэта такое. Магчыма, ты занадта сур'ёзна прымаш некоторыя рэчы... магчыма, трэба меней зважаць на людзей. “Есьць кветкі, што былі народжаныя, каб квітнець незаўважанымі, непрыкметна, і дарыць свой водар паветру пустэльні”.

В ОЛЬГА Г А П Е Е В А

РЭКАНСТРУКЦЫЯ НЕБА

Ад каго

...хай, *sweety*, як ты там маешся?

Твой апошні ліст вельмі дзіўны. Хто можа цябе пакрыўдзіць, мо гэта я? якія ў цябе могучы быць праблемы? Што ў вас там здарылася? У мяне ўсё добра. Зараз працую на дзвюх работах: у макдональдзе з 7 ам – 3 рп, потым у другім фаст-фудзе (Арбіс), 5 дзён на тыдзень. У макдоку я працую касырам, праца дурная, увесь час заняты, у Арбіс я канструктар сэндвічаў: ляплю сэндвічы па книжках ды схемах – прыкольна.

Ад каго

...Прывітаньне, гэта зноўку я. Сумую па ўсіх, а яшчэ я захварэла і не могу хадзіць на мора. Здаецца наш Вітал не съпляецаца вяртацца са штатаў, я яго заб'ю, щыра, ня съмейся. Спадзяюся ён не застанецаца там з тымі тоўстымі амэрыканскімі дзеўкамі. Пакуль.

Ад каго

...ты даслала мне віншаванье на дзень валянціна, а потым сышла зь кімсьці іншым. Я тэлефанаваў табе даволі позна, але цябе не было. Гэта ня добра, зусім ня добра. Калі ў цябе хтосьці ёсьць, проста скажы, навошта хавацца ў хлусіць увесь час. У мяне новы нумар тэлефона, але я ня думаю, што ён табе патрэбны, і, вядома ж, табе пляваць, як мне на новым месцы.

Бывай.

Дэталь 15

Час быў класціся спаць. Ці то прачынацца? Трэба было абіраць, зноўку абіраць, спаць-прачынацца, прачынацца-спаць. І я абіраю.

...

На падваконьні ўжо доўгі час не было нічога. Фартэпіяныя пальчыкі з задавальненнем лашчылі палатняную скuru, гаспадар якой прымружваў павекі й час ад часу ўздрыгваў, падаючы прыкметы жыцьця. Пэўна, Шапэн яму падабаўся. Аднак ад доўгай практикі пальчыкі началі стамляцца, блытапца й запавольваць свой рух. Бедныя, яны ня ведалі, што хутка па іх прыйдзе дзядзьзька з малінавымі рукамі й прымусіць цыраваць ягоныя капелюшы, ужо неаднойчы прастэрэленыя (разам з галавой) мясцовымі хлапчукамі.

А раней на падваконьні было шмат чаго...

Гаспадар малінавых рук, стаміўшыся ад сама-задавальнення, вырашыў запытацца, і ў ягоным голосе прагучала сапраўдная зацікаўленасць: Вольга, а чаму б табе не завесьці хлопца? гэта прагучала як: Вольга, а чаму б табе не завесьці сабачку. На што я адказала: што тычыцца жывёлак, тут я за грынпіс, няхай жывуць на волі. А ў мяне шосты паверх.

В О Л Ь Г А Г А П Е Е В А

Дэталь 7

Думкі чарговым разам недзе напшэндаўшыся, вырашылі вярнуцца ў галаву. Аднак ня ўсё так проста. Блудныя дзеткі са зьдзіўленнем утаропліліся ў рэчы незразумелай формы. Тоё былі новыя думкі. Яны пасьпяхова занялі вольную жылплошчу, пераклеілі шпалеры, пабялілі столь і нават павесілі новыя фіранкі. Такое нахабства не магло не абурыць былых жыхароў, і яны, пачыранелыя й раззлаваныя, з усёй моцы ўпіхнуліся назад у галаву. Галава пачала балець. Там увесь час нешта дзеялася. Варожыя лягеры сутыкнуліся не на жарт. Пачуўшы дзікія выгукі – “трава расьце – я расту – адпаведна – я – трава, трава – гэта я – пафарбуйма ўсё ў зялёны”, я вырашыла, што трэба дзейнічаць. І гаркавы прысмак кактэйлю “пігулкавы” пакінуў увушшу адно рэхава-гукавыя хвалі

“....я-я....сту-....-дн-....-я-а..а...”, паволі збочыўшы на частату 16 Гц, якая была ўжо недасяжнай.

Дэталь 31

А зрэшты ён чарнеў не адзін.

Анёлы ягонага веку вельмі непакояцца, калі пачынаюць чарнець. Таму я супакойваю цябе й нават згаджаюся на спатканьне. Дайсьці адразу і своечасова неяк не атрымоўваецца, і я спазыняюся на два дні. Ты злуешся, але нядоўга. И ўжо вядзеш мяне на каву зь пірожным, якое я буду абіраць сама. А ты? Зубы. У анёлаў часам таксама баліяць зубы. Ведаю. Касырка-піяністка старана адбівае копшы пірожных, кексаў, бутэрбродаваў. Яна выконвае смачную гастронамічную сарабанду. Ейны пузацинькі рапаяль-апарат груко-ча ад задавальнення, паглынаючы рознакаляровая паперкі зь лічбамі. А я паглынаю пірожнае “мядок” і слухаю твае здымкі. Такое ўражаньне, быццам ты хочаш іх перакрычаць, і таму голас твой гучны ня толькі для мяне, але і для іншых наведнікаў крамы. – А ГЭТА – ВОСЬ ХЛЕБНАЕ ДРЭВА, – крычыл ты, хітра азіраючыся навокал, ці пачуў хто. И пакуль я разглядаю здымак, ты корпаешся у стосе сваіх успамінаў і знаходзіш другі. – А ГЭТА – СУСЕДЗКІЯ ІНДЗЕЙСКІЯ ДЗЕЦІ – ну ўсё, я не адзіны твой слухач, увага з

боку пакупнікоў гарантаваная. Я як мага хутчэй дапіваю каву і вылітаю на вуліцу. Ты хапаеш мяне за руку акурат у той момант, калі цягліца на маёй правай назе ўжо гатовая зрабіць крок насустрach “вечнага кола жыцьця” (ці кола самаходу, калі прасцеj). — Чаму ты так няўажліва чытала Мілара-рада??? Там жа і пра цябе было, — анёл запальвае цыгарэту, а я бягу на французскую мову, забываючыся на прыгожых мужчыну й жанчыну, што нарадзілі анёла.

Толькі потым я ўзгадваю Яе, сваё апраўданье, якое мусіла пачынацца так:

... аднойчы я пабачыла Марыю Ст'юарт. У мэтро. Нейкая жанчына ўздымалася па лесьвіцы (але ж мяне не падманеш) я адразу зразумела: гэта яна. Справа ўтым, што калі ісці па лесе ія першым, а за кімсыці, галіны заўсёды хвастаюць цябе па твары, па руках, і ты нічога з гэтым не паробіш. Раней я яе ніколі ія бачыла, таму вярнуўшыся ў бібліятэку, удакладніла сваю сустрэчу і я ўдакладніла.



Клуэ Ф. Партрэт Марыі Ст'юарт.

Марыя Ст'юарт (Mary Stuart) (1542–1587).
Стаўшыся ўдавой у 1561-м вярнулася ў Шатляндью. Дамагалася ангельскага пасаду (у

Вольга Гапеева

РЭКАНСТРУКЦЫЯ НЕБА

якасці праўнучкі каралія Генрыха VII). Спробы Марыі Ст'юарт умацаваць сваю ўладу ў Шатляндый, абапіраючыся на каталіцкую шляхту, выклікалі незадаволенасць шатляндзкіх кальвіністаў, якая вылілася ў паўстаннне 1567 году. Абвінавачаная ў забойстве свайго другога мужа лорда Дарылі, Марыя Ст'юарт была вымушшана ў 1567-м адмовіцца ад пасаду на карысць сына (шатляндзкі кароль Якуб VI; з 1603-га ангельскі кароль Якуб I) і ў 1568-м уцякаць у Англію. Па загадзе ангельскай карапелевы Элізабэт яе пасадзілі ў турму. У Англіі Марыя Ст'юарт фактычна была цэнтрам прыцягнення найбольш рэакцыйных сілаў ангельскіх фэадалаў у іхній барацьбе з прыхільнікамі ўраду Элізабэт. Пасля раскрыцця сэрыі каталіцкіх змоваў супраць Элізабэт, Марыя Ст'юарт была асуджаная і пакараная съмерцю... Насычанае драматычнымі падзеямі, жыццё Марыі Ст'юарт стала для шматлікіх пісьменьнікаў (Ф. Шылер, С. Цвэйг і іншыя) сюжэтам літаратурных твораў, у якіх вобраз Марыі Ст'юарт, залішне ідэалізаваны.

Lit.: Henderson T. F., Mary queen of Scots, v. 1-2, L., 1905; Philippson M., Histoire du regne de Maria Stuart, t. 1-3, P., 1891-92.

Дэталь 24

Запалкі ёсьць?

Ён пайшоў далей, і я ня стала яму крычаць усълед, што ў мяне няма запалак, але ёсьць запальнічка. Ён жа пытаўся запалак.

Не, я не палю, прост часам дзе-нідзе выключаюць святло – і я на ўсялякі выпадак цягаю з сабой запальнічку. Раней у мяне была лямпачка, свая, уласная. Я думала: ну вось, цяпер і ў мяне ёсьць нешта сваё, роднае, як у кожнага нармальнага чалавека. Аднак мая лямпачка ня доўга зіхадела. Не, яна не перагарэла, яна ўсяго толькі зъмяніла месца жыхарства. Паехала рэкламаваць беларускую вытворчасць на замежны рынак. Мая сяброўка Надзея парадзіла абзвесціся лямпачкамі айчыннай вытворчасці (мясцовымі, значыцца) і з задавальненнем прадэманстравала мне свой нядайона прыдбаны экземпляр. Год як яна карыстаецца сваёй лямпачкай і так прызывычайлася да яе, што ўжо ня можа й гадзіны безь яе пражыць. Я за Надзею радая.

Дэталь 0

Мне 14 гадоў. Я вучуся ў звычайнай школе. Самай звычайнай. Там існуюць свае законы й падрадкі. Мне падабаецца дапамагаць людзям, часам здаецца, што гэта тое, чым я павінна займацца ўсё сваё жыццё. Больш я нічога ня ўмей. (І, як даводзіць практика, – нават гэтага.) Мне ўсё яшчэ 14 гадоў, і нас зь сяброўкай пасылаюць да старой жанчыны. Аказваецца, мы ўзялі над ёй шэфства. Дакладней, ня мы, а нашая школа. Я даведалася пра гэта зусім нядайна, і калі даведалася, то згубілася ў часавым вымірэнні, бо тое, што мусіла здарыцца са мной, ужо адбылося гадоў 60 таму. Часавыя дзіркі такога кшталту запаўняюцца ў съядомасці чым заўгодна, толькі нятым, што ёсьць насамрэч. Прыйкладам, я еду ў трамвай. Мне не халодна, бо ідзе сынег. Калі ідзе сынег, халодна быць ня можа, можа быць па-дзіўнаму сумна (па-сумнаму дзіўна). Я еду праз старыя будынкі яшчэ не старога гораду, хутка іх пачнуць бамбіць, ля крамаў выцягнуцца доўгія чэргі, а я ўсё буду ехяць, не разумеючы, які цяпер час і куды я еду.

Наша падалекаванка не была бабуляй, яна была старой жанчынай. Бабуля – гэта такое добрае зьясёла-сумнымі вачыма стварэннне, якое пахне мёдам-сырым цестам-спакоем-упэўненасцю-сама-

РЭКАНСТРУКЦЫЯ НЕБА

дастаковасьцю ѹ стомленым дыханьнем. Яна памятае тое, на што я ўжо забылася. Потым усё будзе наадварот.

Старая жанчына жыла ѹ двухпакаёвай кватэры. Здаецца, у яе нават быў муж. Гэта мяне страшэнна абураля, бо я не разумела, чаму ён не прыбірае за сваёй жонкай. Яна была падобная на самку-павучыху, а ён на самца, якога яна праз сваю хваробу не пасьпела зъесъці. Ёй было цяжка хадзіць, і таму большую частку свайго нецякуча-застылага часу яна праводзіла ѹ ложку, які пакідала толькі зродку – адчыніць дзъверы сваім “прыбіральшчыцам”. Яна не выказвалала нашую прысутнасьць як належнае, чаго нельга было сказаць пра нас. Тое, як яна аддавала загады, выклікала адчуваньне, што гэта я была вінаватая ва ўсіх ейных хваробах і ѹтым, што была малым дзяўчо, якое спрытна гэтак рухалася па ейнае тэрыторыі. А рухалася я так спрытна, таму што мела толькі адно жаданьне – як мага хутчэй выбегчы з гэтага клінічнага съвету, дзе ўсё съмядзела лекамі – потам – лекамі – урынай – лекамі – пазалеташній ежай – лекамі лекамілекамілека міле камі лекамілекамілекамілекаміле камілекаміле камі камілекамі і гэтыя пахі ўжо не былі пахамі, яны мутавалі ѹ гукі ѹ нахабна гэтак чапляліся за мяне, за мае валасы, за руکі, за ногі ѹ абараніцца не было чым. Свайго паху я пакуль на займела. Хоць з гэтым можна паспрачыца.

Мне 19 год. Ён нахіляеца да маёй галавы ѹ кажа, як цудоўна, але ты пахнеш нічым, нічым

штучным. Калі б ты была вышэйшая ростам – я намаляваў бы зь цябе Вэнэру. Сядзець перад камерай чужых вачэй і ўсьведамляць, што цябе ня бачаць, бо зараз ты мітычная істота з чужым імем і чужой біографіяй. Не, усё ж добра, што я не такая высокая. Мне ўсё яшчэ 19, і ўжо другі ён абдымае мяне, уцягвае пах маіх валасоў і кажа, ты ніколі ня вырасьцеш, таму што пахнеш малаком. Я прыкладаюся да ягонага вуха, як да марской ракавіны, і слухаю.

Малака я ня п'ю, я яго не люблю.

Я п'ю каву. Я п'ю каву на кухні – другі кубак запар сёньняшнім ранкам. П'ю, бо не магу ня піць. Як не магу стаяць, таму я апускаюся на падлогу, паволі праяжджаючы съпінай па белых паліраваных шафах, за дзэвярыма якіх жывуць слоікі розных памераў і формаў. Большаясьць зь іх пустыя, але гэта неістотна. Істотна тое, што блытаецца патэфон з патысонам, Колас з Купалам, а разынкі здаюцца асобнай расылінай, прычым нават дрэвам. Мая съпіна адчувае вострую ручку шафы, і вось я на падлозе. Я на падлозе. Я п'ю каву і пра нешта там думаю. Думаю, вазму-тка я “Пэрвэрзію” пачытаць ці што. И вось я ўжо чытаю, я на кухні, п'ю каву, чытаю пэрвэрзію і пра нешта там думаю. И вось калі я амаль перапыняюся думашчую як зльева ад мяне з падваконняня тое, пра што я думала, скідае гаршэчак з пальмай. Ягоны гук ляціць хутчэй за яе самую, таму я спачатку чую, а потым бачу. Я гляджу на пальму, якая ўжо на падлозе зльева ад мяне. И я ўжо ня п'ю кавы, не чытаю “Пэрвэрзіі”, але думаю.

В ОЛЬГА Г А П Е Е В А

Дэталь 12

Калі й крыўдзіцца, дык толькі на сябе. Калі крыўдзіць...

Мы сустрэліся ў мэтро. Мы заўсёды сустракаемся ў мэтро. Гэтым разам я не вымала з заплечніка кніжкі. Насупраць было куды цікавей. Тры асобы: жанчына, мужчына й дзіця, клясычнае існаваныне. Мяркуючы па іхніх тварах, лъга было пацьвердзіць думку, што яны – сярэднестатыстычная сям'я. Вывучаючы рысы іхніх твараў, прагнулася даведацца чагосьці болей, але на наступным прыпynку началі ўваходзіць людзі, і мне застаўся толькі мужчына. Мяне адразу зацікавіла форма ягоных вуснаў. Здавалася, быццам верхняя частка была караткаватаю, і гэта не дазваляла ёй палкам злучыцца зь ніжняю. Атрымлівалася, што рот ягоны быў трохі раскрыты й можна было пабачыць заечыя зубы. Усё ж я пагадзілася з сабой і вырашыла адзначыць: ён – даволі прывабны экзэмпляр. Ягоны твар быў павернуты ў профіль, і таму я магла спакойна сноўдаць вачыма па ягонай шчаце, сківіцы і далей уніз – па шыі. Праўда, там я натыкалася на шалік, потым – на куртку, і мне падумалася, што на-

шмат лепей ён глядзеўся б у паліто і бяз гэтай шапкі, што хавала (я ўпэўненая) ня мень прыгожыя валасы, па якіх мае вочы таксама не адмовіліся б прабегчыся сваёй упартай нахабнасьцю. Была зіма, але ягоная скура нагадвала пра лета. Жонка карміла яго добра, ён зъядаў з апэтытам (якога заўсёды бракавала мне) і першую, і другую, і трэцюю. І ўжо шукаючы прабачэння за свае вандроўкі, я начала апраўдацца, што, магчыма, ён ніякі ня бацька, можа ўвогуле левы чалавек, ну, хаця б брат. Дзяўчынка падсунулася да яго бліжэй запытацца пра нешта, а ён неяк разгублены паціснуў плячыма, нават не паціснуў, а так, быццам зъбіраўся паціснуць. Ён разумеў, што выконваць гэты рух да канца ня мела аніякага сэнсу, бо той, каму ён быў адрасаваны, быў здольны ўжо здагадацца пра яго. Дык навошта? Гэта, як не дамаўляць словаў – не дагаворваць сказаў – не даслухваць да канца показак – у прысутнасці таго, каго добра ведаеш. Так пачынаецца маўчаныне. Ён глядзеў на сваю жонку і на дзіця, пытаючыся ў мяне і іншых – *гэта сапраўды мая жонка?* – *а гэта мая дачка?* – і я зь імі живу? – *а яна кладзецца ля мяне кожную ноч і кожны ранак я не могу прачнунца?* – і гэтае дзіцё – *гэта імгненная сустрэча майго спэрматазоіда ѹ ейнай яйцаклеткі?*

І я адзінай з пасажыраў гатовая паверыць яму, падтрымайць яго, скрасыці і сівым ранкам абудзіць грукатам дзвіярэй вэнэцыянскага гатэлю, забыўшыся на сваю шкарпётку і неаплачаны рахунак. Чаму я не застануся зь ім. Ягоныя вочы так нічо-

РЭКАНСТРУКЦЫЯ НЕБА

га ў не прамовілі. Іхняя пустэча была дасканаласьцю, не кранутай ані літарай прачытанай кнігі. Які быў сэнс рабіць з гэтай бясконцасці ручную малпу са штучна запханымі ў яе ідэямі.

Дасканаласьць не для мяне.

В ольга Г а п е е в а

Дэталь 28

Ейная маці была руская. Ейны бацька – габрэй. А яна сама была маёй сяброўкай.

Перакрочыўшы ганак дзіцячага садка, куды мяне ўпартा не хацелі браць з-за ніzkага гемаглябіну, я прашаптала:

– мам, паглядзі, якія ў той дзяўчынкі доўгія валасы. Я хачу зь ёй сябраваць.

Гэтак першы раз у жыцьці я пазнаёмілася зь дзяўчынай. Я ганарылася сваёй сяброўкай, у яе былі валасы да попы і экзатычнае імя, якога не было ні ў кога. А'яшчэ ў яе быў старэйшы брат і бацька.

Я раўнавала яе да кожнага слупа і хацела, каб яна належала толькі мне. Потым мы нават вырашылі ажаніцца (вядома ж, калі вырасьцем) і жыць разам. Я прыляплю сабе вусы падчас рэгістрацыі, і ніхто не здагадаецца, што я – гэта я.

Дэталь 3

...20. У Міляне +20. Вэрдзі даўно памёр. Праўда, мабыць, не ў Міляне, але там усё адно +20, таму Іялянта сядзіць на падмурку калёны музею мастацтваў, скрыжаваўшы ногі. Іялянта чакае Артура, яна не чакае мяне, пра мяне яна нічога ня ведае, зрэшты, як і я. Аднак у мяне перавага. Я ведаю, што яна мусіць цяпер сядзець тут, і мне няцяжка здагадацца, што яна – гэта менавіта яна. Толькі італьянка можа гэтак глядаець на архітэктуру супрацьлеглага дому і атрымліваць асалоду ад адсутнасці аўтамабіляў і наяўнасці вольных парковачных месцаў. Яна съмлечца ў абязы, што абавязкова прыедзе сюды са сваёй уласнай машынай, каб паркаваць яе дзе толькі можна. Гэтак яна будзе адпачываць.

Дэталь 5

Маўчы, толькі маўчы.

Навошта слова, калі размаўляеш вачыма. Я буду вучыць цябе слухаць кожную ноту кожнага акорду з кожнага наклічу, якія мы завучым на памяць. Слову патрэбная папера, а не твае вусны, як патрэбныя вусеню лісты, а ня вершы, што на іх занатаваныя. Ведаю, цяжка, але паступова ты звыкнешся з гэтым. Людзі прызыўчайваюцца на ват да паскудзства і бруду, дык чаму б не прывыкнуть да маўчання.

У адзінай сукенцы з водарам, які табе так падабаецца, я выпрастаюся на зімовым кіліме і ўспомню, што рамонкі, на жаль, не існуюць у кубічнай прасторы. Нічога, скажаш ты, мы будзем смажыць яечню, яна таксама падобная на рамонкі. Я моўкі згаджуся і выціну зь сябе ўсьмешку.

Шэрае неба не злоуецца, яно разважае. Можа, нават пра колер майх валасоў!

10 крыўджањня (па новым стылі) 0001 году, гэта калі? Заўтра, сёньня, учора, пазаўчора? Якая розыніца. Свята ёсьць свята, няхай сабе і фіранак. У гэты дзень яны ляцяць за межы свайго

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

РЭКАНСТРУКЦЫЯ НЕБА

існаваньня – ператвараюцца ў летуценьніц. Адноічы я набяруся съмеласьці і скажу: – Паважаяная мадам Фіранка, дазвольце мне ляцець з Вамі. Прыгожая, далікатная і чыстая, яна азірнецца: – Ты яшчэ маленькая і не разумееш нашых вершаваных палётаў.

Б-ы-ы-в-а-а-а-й...

Цяпер у мяне няма нават фіранкі.

З кожным подыхам штучнага съятла крочыць робіцца цяжэй, бо гіпсавыя слова камяніямі вypадаюць з чалавечых пастак, нібыта зубы старога дзядзькі. Яны, слова, не ляцяць у бясконцасць вулак, а застаюцца съмірдзець тут, пад нагамі. Няспраўджаныя спадзіваньні й цыфэрблятныя памкненыні жабракамі сядзяць на пэцканых брукаванках. Чакаюць мяне. «Ты – добрая», – скажу адзін мужчына, выцягнуў з куфра коўдру й пабег зьбіраць камяні. На прыступках засталіся толькі я і апэльсынавая лушпінка. Мы чакалі съміцяра ці міласьці ў выглядзе будучых дзён жыцця. У той вечар я адмовілася ад нэрвовага стаката жаночых абцасаў, бо была закаханая ў ледзь чутны палянэз тваіх ботаў. Маршы мы не любілі, як і адзін аднаго.

Прайшоў нехта й паклаў у руку 10 гадоў.

У трамвайце, што пакутуе на базэдаву хваробу, сустракаю раніцу. Прыпынак... ня мой, на-

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

РЭКАНСТРУКЦЫЯ НЕБА

ступны – таксама, яшчэ адзін... зноў ня мой. Мо
траплейбус ня той? А мо – я ня тая?

Усе слова, зъвернутыя да мяне, я захоўваю ў
асобных капертах, каб яны не паваліся й не пе-
ратвараліся ў камяні, якія ты так любіш.

ДэТаль 47

Кабалістычныя кавярні змагаюцца з рамантычнымі завулкамі, а я хачу патануць, схавацца ў вялікіх, нібыта дзядулеў швэдэр, далонях.

Я засну, стомленая попшукамі любімых шкарпетак, і мне прымроіцца чорная, выключаная з разэткі прастора.

Там існуе плоскасць альфа, з мноствам вала-сінкавых ліній, крыжыкаў і чымсьці падобная да яе плоскасць бэта.

— Даўк чаму плоскасці скрыжоўваюцца?

Гэта павісьне нада мною сусьветнае пытаныне геамэтрыі.

— Вельмі проста, — адкажу я, — Таму што яны патрэбныя адна адной і хутка ў іх будуть дзеткі — маленькія пласкасціянаты.

Некалькі кроکаў — і я трапляю ў дарослы съвет. Тут усё інакш. Шмат чаго «нельга», напрыклад, нельга казаць глупствы і бачыць падазронныя срэбныя кропачкі ў паветры.

— Ну і што! Затое тут ёсьць цікавая гульня: хто памрэ першы!

Аднак у гэта я не паверу, як і ў тое, што мае гаваркія вочы ўмеюць маўчаць, а фарбаваныя пух-

РЭКАНСТРУКЦЫЯ НЕБА

касьцю вусны – прамаўляць што-небудзь істотна
шчырае. Падсъвядомасць запануе пад вонкавасцю
ў той вечар, калі ягоным эпілёгам станецца
вечнасьць, а ня я.

Гільятынавы дождж абвесыцца новае (на пару
тыдняў) стагодзьдзе, надыход якога я адзначу ў
кампаніі незнаёмых, але досыць прывабных бу-
дынкаў і вулак з пляшкай вілянчэльнага суму.
Парасоны шпацыровых суседзяў паведамляць, што
ўночы магчымы моцныя ападкі з навальніцамі.
Але пра гэта я даведаюся пазней, як толькі мае
цукровыя летучэнні пачнуць паволі зынікаць, ага-
ляючы каркасны стрыжань, на які праз час мож-
на будзе наляпіць новыя. Усе мае клетачкі пера-
творацца ў бэкарную вадкасць і, захопленныя
тутэйшай эўфарыяй, пачнуць выгукваць апазы-
цыйныя лёзунгі. Ні бэмолі, ні дыезы ім ужо не
дапамогуць, бо яны, клетачкі, адшукалі сапраўд-
ную шчырасць. Якою ёсьць адмаўленыне.

Дэталь 83

Самастойнае вывучэнье гэлага гораду начало-
ся зь візытаў да першага пацыента маёй цнатлі-
васьці. Мапамі карыстапца не прыходзілася, усё
рабілася навобмацак. Так павялося, і пазней я
ўжо ніколі не здражвала гэтаму прынцыпу. Рас-
чуленая пакутамі вэтэранаў кахранья, я не магла
заставацца дома. Закінуўшы неабходныя мэды-
камэнты ў аптэчку, я выпраўлялася ў падарож-
жа. Часам назвы вулак, дзе жылі пацыенты, муд-
рагелітам чынам перапляталіся зь іхнімі імёнамі
ды прозьвішчамі, што рабіла прасьцейшым пра-
цэс завучваньня геаграфіі гораду.

У дэёньніку назіраньня больш за ўсё сустра-
калася слова “зайтра”, якім вельмі любілі карыс-
тапца пацыенты. Характэрным сымптомам зах-
ворваньня было маніякальнае жаданьне
прачнущца менавіта зайтра. Чаго, вядома ж, ад-
быцца ніяк не магло. Ты прачынаешся сёньня і
толькі сёньня. Нельга было не заўважыць, што
большасць зь іх звыкалася з маёй прысутнась-
цю, а некаторыя нават спрабавалі заляцацца (ня
столькі да мяне, колькі да маіх грудак), што тлу-
мачылася дзіцячымі перажываньнямі, якія глы-

РЭКАНСТРУКЦЫЯ НЕБА

бока заселі ў памяці і рабілі зь мяне гэткую “еву ў шкарпэтках”. Так атрымалася, што 23-я пара маіх храмасомаў уяўляла зь сябе мадэль XX. Гэта дакладна адлюстроўвалася падчас кожнай размовы. Што б я ні рабіла, я ўсё адно кроцы -ла, танчы -ла, пі -ла, жвака -ла *etc, etc.* Так атрымалася, што генрых, міларад і нават джэймс мелі 23-ю пару мадэлі ХУ. І кожны зь іх што б ні рабіў, усё адно кроцы -ў, танчы -ў, пі -ў, жвака -ў *etc, etc.*

Дэталь 9

Я зычыняю за сабой дэзверы. Тут ня хопіць месца нат для раскінутых рук. Тут пахне кляўстрапобіяй і нямой прысутнасцю тых, хто здымай слухаўку, прыкладаў яе да вуха й цяжка дыхаў. Так як зараз раблю гэта я. Занята. Міжволі я пачынаю прыслухоўвацца й чую размову, слова якой гарошынамі адскакваюць ад съцяны суседній кабінкі. Каб хоць неяк апраўдацца, я ўяўляю сябе ксёндзам на споведзі, жанчынай, што прыйшла ў турму на спатканье да мужа, памяшканьнем аэрапорту, нічыйным домам, дзе чаканьне ёсьць адзінай магчымай рэальнасцю, за якую хаваюцца вандрунікі Саду Геслэрыдаў.

Занята.

Вялікая самота здымаете кут у пакоі маёй знаёмай прастыуткі. Яны ўжо даўно жывуць разам, але хто зь іх здагадаецца першы пра прысутнасць другой? У яе была лялька, якую яна апранала ў шыкоўныя строі, а выпраўляючыся ў падарожжа, абавязковая хутала ейнае плястмасавае цела ў што-небудзь цёплае, так як цяптер яна хутае шалікам сваю шыю, але ад гэтага цяплей ня робіцца, ейнае цела не саграецца, яно, пэўна, таксама з

[РЭКАНСТРУКЦЫЯ НЕБА]

плястмасы. І таму часам яна тэлефануе гэтаму сарнліўцу, кліенту, які адзіны здольны нагадаць пра ейную чалавечую сутнасць. Звычайна ён доўга топчыцца на ганку й не адважваецца нават зайсьці, ня тое каб датыкнуцца. Таму яна бярэ ягоную руку, цягне да сябе, распранае і прымушае здзейсьніць адзін з самых выкшталтоных актаў кахрання. Ён расцякаецца па ейных судзінах, трапляючы ў кожны капілярчык, пасляя чаго застаецца ружовы і чырвона-чорны шнarykі, а ягонае імя чытаецца па дрыготкіх вуснах, якія так і ўпэўніваюць: боль – гэта толькі прага болю, боль – гэта толькі прага болю, боль – гэта толькі прага болю.

Занята.

Мне нічога не застаецца, як пайсьці й напісаць ліст.

Тут галоўнае не паддаецца хвіліннай сантымэнтальнасці.

Лепш пісаць пра тое, што ўвесну пакасілі траву, што маршруты некаторых аўтобусаў і трамлейбусаў былі зьмененныя з прычыны рамонту дарогі. І, вядома ж, пра тое, што я рыхтуюся да карнавалу, і зараз на май кіліме раскіданыя рознакаляровыя стужкі, бліскучая папера, скруткі. Я запакоўваю падарункі. Я сапраўды рыхтуюся да карнавалу.

Вось такі ліст я напішу бурштынаваму каралю, зь якога ён так ці інакш даведаецца, што ўсе мае знаёмыя анёлы, асьпіранты, кахранкі, кілеры, калекцыянэры, вэгетарыянцы, альпіністы

В О Л Ъ Г А Г А П Е Е В А

паспяхова праходзяць курс лячэнья, а некаторыя нават хутка будуць выпісаныя.

Практыка давяла, што падманваць можна ня толькі іншых, але й сябе. Гэта сталася зразумелым, калі я пабачыла, як лісьце з радасцю пакідала свае галіны. Яны съмляліся, а некаторыя нават пасьпявалі зрабіць колькі піруэтаў у паветры перад тым, як са шчаслівым выкрыкам “плюм” ляснущца аб халодны асфальт. Абираючы самападман, яны пазбаўляліся той нерашучасці і няўпэўненасці, якую можна парадынанць з надзвычайнай гнуткасцю якой-небудзь гумовай рэчы. Хвілінай маўчаньня ўшаноўваецца памяць восеніскіх герояў.

Цалую абдымаю
вашая вольга

Юрась Барысевіч
 БЕЛАЯ ПТУШКА ў ЧОРНЫМ ПАЛЁЦЕ 5

ВЕРШЫ

Белы. Чорны...	11
Недзе на ўёплым жываце...	12
Пясочны матыль...	13
таўровыя подыхі...	14
Хлопчык кульгавы...	15
Калі народзіцца съмерць і...	16
Марцыпанавы сънег...	17
на падлозе вандруюць не паперы...	18
Пад грукат малочнага сэрца...	19
Заплакаш мне коскі коскі...	20
Пёрка пухнатае падае...	21
У краінах недасъледаваных твараў...	22
На целе тваім...	23
Я зыбіраюся на вайну...	24
Я прыйду на тваё пахаванье...	25
Ты гандлюеш маім вачыма..	26
Калі робіцца вусыцішна...	27
Адчыняй сваю дамавіну...	28
Пясок...	29
Восеньню..	30
У слоік...	31
я распілую хоспісны вечар...	32
Цэляфанавыя ятры...	33
Аблокі перасьпелыя...	34
крылы...	35
ВЕРШЫ ПРА ЖНІВЕНЬСКІ ГОЛАС	36
з прасыціны мармэлянднага неба...	38
Асьцярожна памый свой цень...	39
Як паклічу цябе на вайну...	40
Чаму я на дрэва...	41
Адсюль немагчама памерці...	42

Я часткова памру...	43
Белая жырафа...	44
Сыпелья зморшынкі лужынаў...	45
У жоўтай траве...	46
сънежня чацьвертага...	47
У доме дзе вада рассыпалася...	48
злосны абледзяилес ІІт...	49
Я прачынаюся ад таго што цела тваё...	50
Ад слупа да слупа...	51
Дзікія кірлі на съяданак...	52
Зрываюся...	53
Мяне не хапае бо...	54
МНЕ белым кітом...	55
Пустою калыскай павісну...	56
я бяздомныя рухі цела свайго...	57
па-ведамленыне...	58
р-ранкам халодным...	59
Вока каня...	60
Валасы мае...	61
напоўна...	62
съпінамі ў сънег падаем...	63
калі памірае дрэва...	64
сакавітая...	65
У душным пакой душацца...	66
Атрамантавыя плямы замярзаюць...	67
Вада паастае мохам...	68
Ружовыя галюцынацыі...	69
у рукавічкі забіліся крошкі...	70
з расплеценых косак...	71
Голос упэйнены ў сваёй прыгажосьці...	72
Я ...	73
 КАЛЕНЦЫЯНЭР (п'еса)	75
 РЭКАНСТРУКЦЫЯ НЕБА (раман)	91

В ольга Г а п е е в а

Літаратурна-мастацкае выданьне

В ольга Гапеева
РЭКАНСТРУКЦЫЯ НЕБА

Рэдактар В. Акудовіч
Дызайн С. Ждановіч
Карэктар Н. Шакун

Падлісана ў друк 28.12.2002 г.
Фармат 84x108¹/₁₆. Папера афсэтная.
Друк. а. 7,5. Наклад 200 асоб. Замова № 52

Выдавец І. П. Логвінаў.
220050, г. Мінск, пр-т Ф. Скарны, 19-5.
ЛВ № 522 ад 16.04.2002 г.



В ольга Ганеева

